

ДА ПЕРШАГА З'ЕЗДА БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ ЗАСТАЎСЯ ТОЛЬКІ ТЫДЗЕНЬ

ПАД КРЫЖАМ ЕФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ



Падрыхтоўка да Першага з'езда беларусаў свету завяршаецца. Ужо можна пазнаёміцца з праграмай, ці, інакш кажучы, з рэгламентам мерапрыемстваў, што адбудуцца ў Беларусі з 3 па 10 ліпеня. Нарэшце самалёты і паязды штодня дастаўляюць у сталіцу з розных кантынентаў, з далёкага і блізкага замежжа дэлегатаў, якія прымуць удзел у афіцыйных і неафіцыйных падзеях, сустрэнуцца са сваякамі і знаёмымі, многія ўпершыню за паўстагоддзя апынуцца ў абдымках Бацькаўшчыны. Асноўныя выдаткі — на сустрэчы, уладкаванне ў гатэлях і харчаванне дэлегатаў — узяло на сябе Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". 60 мільёнаў на правядзенне форуму выдаткавала дзяржава, 20 мільёнаў прыслаў беларус з сібірскага горада Сургута, прадпрымальнік Анатоля Сілівончык.

Задойга да з'езда арганізацыйны камітэт па яго правядзенню аб'явіў конкурс на эмблему, што адпавядала б ідэі гэтага мерапрыемства. У конкурсе перамог мастак Эдуард Агуновіч. Эмблемай з'езда стала выява беларускай асветніцы Ефрасінні Полацкай, вобраз якой з'яўляецца сімвалам еднасці нашага народа, яго духоўнасці і адраджэння. Крыж у руках Прадславы — адзін з асноўных элементаў эмблемы і мае глыбокі сімвалічны сэнс, уасабляючы ў сабе каштоўнасці хрысціянства, да таго ж рэальны крыж Ефрасінні Полацкай, унікальная рэліквія беларускага народа, быў страчаны ў гады апошняй вайны і да гэтага часу не адшуканы.

Эмблема з выявай асветніцы будзе на значках, прысвечаных з'езду, на канвертах, паштоўках і марках, на харугвах і сувенірах, выкананых да знамянальнай падзеі. У нацыянальным беларускім духу будзе аформлена сцена і зала Дзяржаўнага тэатра оперы і балета, дзе 8-10 ліпеня мае адбыцца з'езд беларусаў свету.

З'езд задумваўся і рыхтаваўся ва ўзаемадзеянні згуртавання "Бацькаўшчына" і дзяржаўных афіцыйных структур, але, як падкрэсліва кіраўнік рабочай групы ад згуртавання "Бацькаўшчына" па падрыхтоўцы з'езда Ганна Сурмач, "інтэлектуальнае напаўненне з'езда забяспечвалі поўнасцю мы". На пытанне, што маецца на ўвазе, яна адказала, што менавіта "Бацькаўшчына" найлепш ведае якасны склад белару суполак у свеце і, зыходзячы з гэтага, рассыпаліся запрашэнні. Запрошаны гісторыкі, літаратары, прадстаўнікі інтэлігенцыі і проста беларусы, якія не страцілі духоўную сувязь з Радзімай. Імкнуліся, каб сярод запрошаных былі прадстаўнікі розных канфесій і людзі, якія здольны дапамагчы станаўленню нашай суверэнасці, дзяржаўнасці, у стане паспрыяць выхаду краіны з цяжкага крызіснага стану.

Задзейнічаны ў падрыхтоўцы да з'езда вялікія інтэлектуальныя сілы. Так, у рэдакцыйную камісію, якая працавала над гапоўным дакладам "Беларуская ідэя і адбудова беларускай дзяржаўнасці", што будзе прачытаны віцэ-прэзідэнтам АН Беларусі Радзімам Гарэцкім, увайшлі відныя беларускія вучоныя У.Колан, І.Саверчанка, В.Чамярышкі, В.Скалабан, А.Сабалеўскі і іншыя.

Найбольшая інтэлектуальная работа мяркуецца пры правядзенні "круглых сталоў", сустрэч па інтарэсах, што адбудуцца ў арганізацыях і ўстановах. Тэмы іх: "Беларуская дзяржаўнасць", "Беларуская гаспадарка, прадпрымальніцтва", "Беларуская культура", "Беларуская дыяспара". Адбудзецца "круглы стол" і па чарнобыльскіх праблемах з удзелам найбольш зацікаўленых асобаў з ліку прыезджых.

[Заканчэнне на 6-й стар.]

САЮЗ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ: ПАСТАВІМСЯ СПАКОЙНА І РАЗВАЖЛІВА — ГЭТА ЎЖО ФАКТ МІНУЎШЧЫНЫ

У Мінску адзначаюць 50-годдзе з дня заснавання Саюза беларускай моладзі... "Ашалець можна! Во дажылі!" — абурэецца адна палавіна (ці нейкая частка) нашага грамадства, і няма мяжы таму абурэнню. "Дажылі нарэшце, дачакаліся свайго дня!" З сатысфакцыяй, можа, з прымессю зларадства цешыцца тая другая палавіна (ці частка), якая цяпер можа смела адзначаць угодкі СБМ. Такое ўжо наша грамадства сёння, падзеленае на камуністаў і дэмакратаў, былых партызан і былых паліцаяў, СБМ-аўцаў і камсамольцаў, "нацыянальна свядомых беларусаў" і "інтэрнацыяналістаў". І так ужо мы ўспрымаем, з двух пунктаў гледжання, прынамсі, і падзеі сённяшняга дня, і тое, што сталася гісторыяй.

Ведаем, што і матэрыялы, прысвечаныя Саюзу беларускай моладзі (чытайце на стар. 4—5), будучы прачытаны, успрыняты і ацэнены неаднолькава рознымі людзьмі і ў далёкім ды блізкім

замежжы, і тым болей тут, на Беларусі. Але давайце захаваем спакой і раўнавагу.

Мы не маем намеру вяртацца да старога, калі на ўсё тое, што рабілася ў вайну не пад савецкім, не пад партызанскім флагам, лёгка было чапляць ярлыкі: "антысавецкі", "зрадніцкі", "антынародны". Нам хацелася б адкінуць як савецкі прынып "гераізацыі мінулага", так і дэмакратычную эйфарыю вакол дат і падзей, асвячонах неўміручасцю беларускай ідэі.

Гісторыя патрабуе апанаванай развагі і мудрасці. Саюз беларускай моладзі ўжо стаўся фактам гісторыі. Давайце ж спакойна паглядзім на гэты факт з дыстанцыі 50 год і пастараемся зразумець людзей таго часу і таго пакалення. Яны тварылі гісторыю, якая належыць усім нам. Нашу гісторыю, не савецкую, а беларускую. Нам трэба пільна аналізаваць яе, імкнуцца зразумець, зыходзячы з крытэрыяў аб'ектыўнасці, праўды. А ацэнку зробіць Час.

НЕШТА СПЕЕ Ў НАРОДЗЕ



Чэрвень 1993 года нагадаў нам пра красавік 91-га: зноў закіпелі мітынгі на плошчах Мінска. Самы шматлюдны адбыўся 11-га чэрвеня на праспекце Машэрава ля Палаца спорту. Арганізаваў яго Савет прафсаюзаў Беларусі, а вывела на вуліцы людзей страшэннае падзенне жыццёвага ўзроўню, асабліва — апошні скачок цэн. І хоць наш урад упэўнены, што ён

робіць усё найлепшым чынам і сацыяльнае становішча ў Беларусі, бадай, найлепшае з усіх рэспублік СНД, на мітынг было сказана нямаля моцных слоў у яго адрас. Асноўная скіраванасць шматтысячнага мітынгу — пратэст супраць урадавай палітыкі павышэння цэн, пагаршэння жыцця розных слаёў народа.

Фота А. ТАЛОЧКІ.

ПАДЗЕІ ЛЮДЗІ ФАКТЫ

СЕЛЕКТАРНАЯ НАРАДА

СКЛАДАНАЯ СІТУАЦЫЯ

Не ад’язджаючы з абласцей і раёнаў, абмеркавалі з прадстаўнікамі заканадаўчай улады і Мінсельгаспрада праблемы, што хвалююць вясцоўцаў, старшыні абл- і райвыканкомаў, начальнікі абласных і раённых службаў аграпрамысловага комплексу на селектарнай нарадзе, якую веў намеснік Старшыні Савета Міністраў Аляксандр Бокач.

Асобую трывогу спецыялістаў выклікае становішча з пацярпелымі ад замаразкаў і засухі пасавамі. Практычна ва ўсіх абласцях прыйдзеца перасяваць вялікія плошчы, асабліва на Віцебшчыне і Магілёўшчыне.

Менавіта з гэтага — недабору будучага ўраджаю — і пачыналі свае справаздачы прадстаўнікі абласцей.

Як катастрафічную ацаніў міністр сельскай гаспадаркі Фёдар Мірачыцкі сітуацыю ў жывёлагадоўчай галіне. За пяць месяцаў бягучага года ў рэспубліцы на 18 працэнтаў скараціліся пастаўкі малочнай і на 14 — мясной прадукцыі ў параўнанні з такім жа перыядам мінулага года. Пагалоўе жывёлы ў Беларусі зменшылася на 240 тысяч, што на справе азначае страту жывёлагадоўлі цэлай вобласці. Зніжэнне тэмпаў вытворчасці працягваецца і сёння. І толькі дзюм абласцям удалося спыніць гэты працэс — Брэсцкай і Віцебскай.

І калі міністр у агульных рысах абмаляваў беды аграпрамысловага комплексу рэспублікі, то кіраўнікі абласных службаў гаварылі аб іх на ўвесь голас: аб вострым дэфіцыце грашовай масы, мінеральных угнаенняў, гаруча-змазачных матэрыялаў, насення. Калі ў бліжэйшы час усё гэта не паступіць у дастатку, няма чаго гаварыць пра перасеў загубленых плошчаў, паспяховай уборцы кармоў і ўраджаю, а значыць, стабілізацыі спраў у жывёлагадоўлі. На нарадзе былі абмеркаваны і іншыя складаныя пытанні.

КАНВЕРСІЯ

НАПАЛАМ І АТАМ, І ПРАБЛЕМЫ

Амерыканцы з разуменнем ставяцца да нашых канверсійных праблем. Такі вывад зрабілі спецыялісты Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь пасля таго, як сумесна з экспертамі з-за акіяна закончылі даследчыя работы па рэкультывацыі (абеззаражванню) ваенных аб’ектаў, на якіх захоўваліся кампаненты для ядзерных ракет стратэгічнага прызначэння.

Адзін з такіх аб’ектаў амерыканскія спецыялісты наведалі ў горадзе Сморгоні.

Галоўная мэта візіту — сабраць даныя, якія дапамогуць распрацаваць пакет мерапрыемстваў па аднаўленню экалагічна чыстага асяроддзя на месцах захоўвання ядзернай зброі.

Па выніках работ прадстаўнікі міністэрстваў абароны дзвюх дзяржаў падпішучы пагадненне аб супрацоўніцтве пры дэмантажы аб’ектаў. Амерыканскі бок прыняў абавязальства дапамагчы нам спецыяльнай тэхнікай: апаратурай дыстанцыйнага зандзіравання, тэлеметрычнымі прыборамі, палявымі лабараторнымі ўстаноўкамі.

ДЛЯ АХОВЫ ГРАНІЦ

3 8 ДА 12,5 ТЫСЯЧЫ

Беларускі парламент прыняў рашэнне павялічыць колькасць пагранічных войскаў з 8 да 12,5 тысячы чалавек.

Як паведаміў калегам народны дэпутат і камандуючы пагранвойскамі Беларусі Яўген Бачароў, на мяжы з Польшчай цяпер служыць 4 тысячы чалавек, і на 1 кіламетр мяжы прыпадае каля 8 чалавек, хаця пры СССР нормай было 15—18 чалавек на кіламетр. Па словах Бачарова, на прыбалтыйскім і ўкраінскім напрамках плануецца шчыльнасць 3—4 пагранічнікі на кіламетр.

СЛУЖБОВАЕ САБАКАВОДСТВА



Ірына БУЛЧЫНСКАЯ (на здымку) — інжынер-тэхнолаг. Але ў апошні час у яе лёсе намеціўся рэзкі крэн. Цяпер яна загадвае гадавальных сабакаў сабакаводства, які створаны пры Іванаўскім райспажыўсаюзе. Тут разводзяць пародзістых сабак, якія замяняюць на аб’ектах старых вартунаў. Жывёл Ірына любіць з дзяцінства. Мяркуючы па тым, якія паслухмяныя яе падапечныя, як дакладна выконваюць яе каманды, Ірына — на сваім месцы.

ПРАФЕСІЙНАЯ АДУКАЦЫЯ

Мінскі авіятэхнічны каледж — адна з нямногіх навучальных устаноў рэспублікі, якая ўстаяла перад націскам беспрацоўя. Яго ратуе тое, што спецыяльнасці, якія прапануюцца тут, можна выкарыстоўваць не толькі ў грамадзянскай авіяцыі, але і ў многіх галінах народнай гаспадаркі.

Новым у навучанні курсантаў стала апошнім часам тое, што ў каледжы больш увагі цяпер надаюць замежным мовам, бо Беларусь асвойвае міжнародныя авіялініі. З гэтага года тут рыхтуюць тэхнікаў-механікаў па эксплуатацыі паветраных суднаў і авіярухавікоў.

НА ЗДЫМКУ: першакурснікі Павел САРОКІН (злева) і Дзмітрый БЕКЕРА на практычных занятках у самалёце ТУ-154 Б.



Парламент выдзеліў на павелічэнне пагранвойска на працягу 2 гадоў 10 мільярдаў рублёў. “Мне прапанавалі такі варыянт: узяць некалькі палкоў ці адну-дзве дывізіі і паставіць іх на дзяржаўную мяжу”, — раскажаў Бачароў. Але, па яго перакананню, пагранвойска трэба ствараць планамерна, а не з армейскіх часцей.

Што тычыцца мяжы з Расіяй, то яна пакуль ахоўвацца пагранічнікамі Беларусі не будзе. “Асабіста мне як камандуючаму непрыемна думаць, што будзе, калі на ўсходзе мы будзем устанавіваць гэтую мяжу. Колькасць войскаў тады ўжо будзе мінімум 22—24 тысячы”.

МІНСКІ МЕТРАПАЛІТЭН

ЯШЧЭ АДНА СТАНЦЫЯ

Складаная эканамічная сітуацыя, у якой апынулася рэспубліка, адбіваецца, вядома, на тэмпах будаўніцтва метро ў беларускай сталіцы. Але ўсё-такі яно будзе.

Надаўна пачалася забіўка буранабіўных паляў за тупікамі станцыі “Пушкінская”. Неўзабаве тут пачнецца будаўніцтва катлавана для будучай станцыі “Жудро”. Гэты ўчастак работ даручаны метрабудунікам, які ўзводзіць станцыю ў раёне вуліцы Апанскага. Будучая лінія звяжа густанаселены раён Кунцаўшчыны з цэнтрам Мінска і аўтазаводскім раёнам беларускай сталіцы.

АДУКАЦЫЯ

“ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”

Упершыню ў гісторыі нашай дзяржавы вядучымі вучонымі і педагогамі-практыкамі рэспублікі створаны школьны падручнік, які раскажае аб станаўленні і развіцці Беларусі. Яго прэзентацыя адбылася 25 чэрвеня ў Міністэрстве інфармацыі.

Падручнік, які атрымаў назву “Гісторыя Беларусі”, прызначаны для вучняў 5—6-х класаў. Аднак, як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, згодна з планам да пачатку новага навучальнага года на партах беларускіх школьнікаў з’явіцца яшчэ 20 новых па зместу падручнікаў. Усе яны будуць расказваць аб гісторыі і геаграфіі рэспублікі.

ГУМАНІТАРНАЯ ДАПАМОГА

“УЗБРОЙВАЕМСЯ” ВАКЦЫНАМІ

Дзіцячы фонд ААН і Еўрапейскае рэгіянальнае бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя пачалі чарговую гуманітарную акцыю — пастаўку ў Беларусь вакцынаў для правядзення прывівак дзецям.

Першыя 100 тысяч доз бельгійскай вакцыны супраць адру ўжо прыбылі ў рэспубліку. Чакаецца наступленне вакцыны супраць дыфтэрыі, коклюшу, спупняку. З замежжа таксама плануецца прыслаць у Беларусь абсталяванне для захоўвання даных прэпаратаў — сумкі-халадзільнікі, тэрмакантэйнеры, тэрмаіндыкатары, маразільнікі і іншае.

ТЭРАРЫЗУЮЦЬ

ЯРАСЛАЎ ЕЎДАКІМАЎ ШУКАЕ ПРЫГУЛКУ

Вядомы беларускі спявак Яраслаў Еўдакімаў апошнім часам сур’ёзна раздумвае пра пераезд на пастаяннае жыхарства з Мінска ў Маскву.

Магчымай прычына эміграцыі — званкі па тэлефоне, што тэрарызуюць яго: то паклоніцы, то цёмныя асобы пагражаюць. Спявак даводзіцца мяняць свой нумар кожны месяц. Мяркуюць, што прычына тэлефоннай блокады — разрыў адносін з кампазітарам Ігарам Лучанком, якога Еўдакімаў лічыць устарэлым. У сваю чаргу Лучанок пагражае адабраць у Яраслава кватэру ў элітным урадавым доме, якую нібыта дапамагаў атрымаць.

Аднак Еўдакімаў апасаецца, што ў Маскве будзе менш папулярным, чым у Мінску. І усё ж дачу ў Перадзелкіне спявак сабе ўжо прыгледзеў, а памяняць шыйкоўную кватэру на маскоўскую — не праблема.

ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

ЗА ПЯЦЬ месяцаў сёлетняга года ў Мінску выяўлена 60 фальшывых грашовых купюр ЗША, 12 — ФРГ, 8 разліковых білетаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь і 3 грашовыя купюры Расіі.

МІН-ГЭС пачне працаваць на рацэ Нішча ў Расонскім раёне. За год тут будзе атрымана 2,5 мільяна кілават-гадзін электраэнергіі. Віцебская вобласць атрымае эканомію ў 1 000 тон паліва.

ВЯДОМАЯ фірма ЗША “Трыпіні Світс” і гомельская фабрыка “Спартак” вырашылі стварыць сумеснае прадпрыемства. Супрацоўніцтва пачалося з выпуску шакаладу. Гэта дапамагло фабрыцы і захаваць рабочыя месцы, і расшырыць вытворчасць, і атрымаць дадатковы прыбытак.

ПАСЛЯ некалькіх дзесяцігоддзяў забыцця адрадыўся касцёл Святой Барвары ў Віцебску. У яго асвячэнні прынялі ўдзел арцыбіскуп Беларускай К.Свёнтак і настояцель касцёла ксёндз Януш.

НА РОДНАЙ мове будуць выкладацца ўсе прадметы ў Мінскім тэхнікуме гандлю з першага верасня. Такое рашэнне прыняў выкладчыцкі калектыў гэтай буйнай у Беларусі навучальнай установы. Тут ужо падрыхтавана 18 тысяч спецыялістаў.

У ОРШЫ не рызкуюць адкрываць купальны сезон. Справа ў тым, што ў Дняпры выяўлена страўнікавая палачка, якая ў пяць разоў перавышае дапушчальныя нормы. Не абсталяваны таксама гарадскія пляжы кабінамі для пераапанання, няма тапчаной, ценявых навесаў.

Ды і, шыра кажучы, яго асабліва туды і не ўцягвалі. Ён наогул ніколі не належаў ні да якіх палітычных партый, аддаючы ўвесь свой час, сваю нястомную энергію і талент толькі педагогічнай і навуковай дзейнасці. Барыс Кіт заставаўся незалежным і ў час вайны, не ўваходзіў ні ў якую нямецкую калабарачыю, працаваў толькі дзеля беларускага школьніцтва, што ніякім чынам не можа лічыцца супрацоўніцтвам з немцамі. Што б ні здарылася, якія б войны ні абрынуліся і колькі б ні працягваліся, дзяцей заўсёды трэба вучыць, бо яны — будучыня народа. Гэту ісціну добра ўсведамляў беларускі настаўнік-патрыёт.

Забягаючы наперад, трэба адзначыць, што ў 1948 годзе, калі Барыс Кіт эміграваў у Амерыку і заснаваў у Саўт-Рыверы (штат Нью-Джэрсі), ён шмат дапамагаў беларусам-эмігрантам у пераездзе, не зважаючы на іх палітычны перакананні — зарубешнікі яны (БЛР) ці крывічы (БНР). Дзякуючы яму, і была створана беларуская калонія ў гэтым амерыканскім мястэчку. Яго хуткі затым пераезд у Каліфорнію, дзе ён распачаў сваю навуковую астра-наўтычную кар’еру, часткова быў вынікам асабістага расчаравання з прычыны канфлікту, які пачаўся паміж гэтымі дзвюма групамі, калі большасць беларусаў-эмігрантаў прыехала ў ЗША.

Але вернемся да часоў яго працы ў Наваградскай гімназіі (1939—1940). Арганізатарскія здольнасці Барыса Кіта, яго ўменне працаваць з людзьмі былі заўважаны і высока ацэнены школьнымі ўладамі. Ён быў назначаны акруговым інспектарам Баранавіцкага акругі, і, такім чынам, пад яго кантроль увайшлі ўсе школы Баранавіцкага, Наваградскага, Слонімскага, Валожынскага, Ваўкавыскага паветаў. Шырока разгарнулася дзейнасць Барыса Кіта па развіццё беларускага школьніцтва. На працягу года ён адкрыў каля сотні пачатковых і дзесяткі сярэдніх школ. А гэта была не такая простая і лёгкая справа ў той складаны, трывожны час, калі адчувалася пагроза блізкай вайны. Неабходна было ў кожнай вёсцы, мястэчку знайсці адпаведны памяшканні, настаўнікаў, стварыць ім прыстойныя умовы, дабіцца хоць нейкіх матэрыяльных пераваг, каб яны маглі ехаць у вясковыя школы і плёна працаваць. Нялёгка было здабыць мэбля, падручнікі, кнігі, сшыткі. Ён уваходзіў з хадзінцамі ў самыя розныя арганізацыі, патрабаваў, прасіў, імкнуўся знайсці агульную мову з кожным чыноўнікам, ад якога залежала стаўленне да вырашэння таго або іншага пытання. Бясконцы раз’езды, наведванні школ, інспектарскія праверкі, заўсёды добразычлівае жаданне дапамагчы, падказаць, навучыць нявольнага настаўніка — на ўсё хапала энергіі, настойлівасці і цяперня Барыса Кіта. І ён бачыў аддачу. Школы працавалі, вучылі дзяцей, а гэта галоўнае, дзеля чаго ён жыў, чым нагнаўся.

Адначасова з гэтай дзейнасцю Барыс Кіт працаваў яшчэ і выкладчыкам матэматыкі ў Баранавіцкім настаўніцкім інстытуце. Тут ён пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Нінай Корсак, бацькі якой жылі ў мястэчку Лебедзева каля Маладзечна. У Лебедзеве нарадзіўся ў 1941 годзе іх першы сын Уладзімір. Але гэтая знамянальная падзея ў асабістым жыцці Барыса Кіта супала з пачаткам Вялікай Айчыннай вайны.

Нямецкая акупацыя прынесла шмат гора беларускаму народу. Пачаў усталявацца “новы парадак”, дзе расстрэлы

мірных жыхароў сталі звычайнай з’явай. Немцы вынішчалі асабліва тых, хто займаў хоць нейкую пасаду пры савецкай уладзе ці быў камуністам. Барыс Кіт, хаця і не быў камуністам, але пасаду займаў немаючы, быў вядомым чалавекам у акрузе. Даведаўшыся, што быў расстраляны інспектар вясчэрніх школаў Генрых Дэмбінскі, у мінулым вядомы польскі дэмакратычны дзеяч, ён зразу меў, што яму неабходна ратавацца самому і выраतोўваць жыццё сям’і. Пехатою накіраваўся яны да Лебедзева, дзе напачатку знайшлі прытулак у бацькоў жонкі. Перачкакаўшы нейкі час небяспеку, Барыс Кіт пачынае працаваць у мясцовай школе, выкладае матэматыку і нямецкую мову. Але ён не пакідаў сваёй задумкі адносна адкрыцця новых навуковых устаноў. Маючы звесткі, што немцы дазволілі адкрываць пачатковыя і вузкапрафесійныя школы, Барыс Кіт вы-

ў Паставы Глыбоцкай акругі.

Справа з Маладзечанскай семінарыяй крыху аціхла, небяспека быццам мінавала. Пазней у Маладзечне праз неймаверныя цяжкасці Барыс Кіт дабіўся, што была адкрыта гандлёвая школа, дырэктарам якой ён стаў. Перадаўшы дырэктарства ў Паставах свайму намесніку, развітаўшыся з вучнямі і настаўнікамі, з якімі ў яго склаўся вельмі добрыя адносіны, ён выехаў у Маладзечна. Аднак па дарозе быў арыштаваны нямецкім гестапа, як запоздзаны ў сувязях з партызанамі і ва ўсялякай іншай антынямецкай дзейнасці. 30 дзён яго трымалі ў Глыбоцкай турме і два тыдні ў Вілейцы. У чаканні вырашэння свайго псу ён перажыў усе жахі нямецкіх допытаў і расстрэлаў, бо кожны дзень з камеры, дзе ён сядзеў, большасць вязняў

кай і дэалагічнай цензуры. Студэнты далучаліся да вытокаў гісторыі культуры Беларусі, яе звычай і традыцыі. Настаўнікі былі русліўцамі на ніве нацыянальнай асветы, сапраўднымі інтэлігентамі і патрыётамі.

Глыбока вывучалася беларуская літаратура. Ні ў польскіх, ні ў савецкіх школах вучні нічога падобнага не чулі. Ім расказвалі пра Ефрасінню Полацкую, Кірылу Тураўскага, Францішка Скарыну, Сімяона Полацкага, Льва Сапегу, пра Вялікае Княства Літоўскае, пра Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Кастуся Каліноўскага, Янку Купалу і Якуба Коласа. Студэнты спявалі “Пагоно”, “Люблю наш край”, “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”, іншыя беларускія песні. Усё гэта садзейнічала нацыянальнай свядомасці і духоўнаму адраджэнню, а веданне матэматыкі, фізікі, гандлёвай справы, юрыдычных навук развівала інтэлектуальныя здольнасці маладых людзей.

Сёння мы можам чытаць сведчанні вучняў Барыса Кіта, іх цёплыя словы ўдзячнасці свайму дырэктару, якія яны выказалі праз 50 гадоў на сустрэчы ў Маладзечне ў ліпені 1992 года. “Барыс Кіт запомніўся вучням як неардынарны, высокаадукаваны чалавек, які актыўна падтрымліваў розныя ініцыятывы вучняў... Не раз настаўнік засцерагаў нас ад рызыкаўных, небачлівых учынкаў. Не усведамлялі мы тады, як нялёгка было нашаму дырэктару: над ім нависала смяротная пагроза не толькі з боку акупантаў, але і ад “сваіх”. У пасляваенны час савецкія ўлады жорстка распраўляліся з выкладчыкамі школ тыпу нашай. Магчыма, прадбачы гэта, Барыс Кіт і вырашыў пакінуць Беларусь... Дзякуючы такім людзям, як Барыс Кіт, Іван Давідовіч, В.Магер, Г.Вяршыньскі, у гэтай школе сфармаваўся і мой грамадзянскі светапогляд, які, нягледзячы на жыццёвыя цяжкасці, дапамог стаць свядомым беларускім мастаком. Варта спадзявацца, што з часам будзе створана праўдзівая і аб’ектыўная гісторыя трагічнага лёсу беларускай адукацыі ў паднявольныя часы. Павіна быць дадзена і належная ацэнка дзейнасці тых людзей, якія самаахвярна служылі справе выхавання беларускай моладзі. І безумоўна, што ў гэтай слаўнай плеядзе спадзвіжнікаў на ніве нацыянальнага адраджэння імя Барыса

Лідзія САВІК



расійскай дзейнасці. Сустрэўшыся аднойчы са сваім калегам, школьным інспектарам Маладзечанскага раёна Яворскім, яны, параўнаўшы, пастанавілі паспрабаваць адчыніць настаўніцкую семінарыю ў Маладзечне. Дзеля гэтага трэба было атрымаць дазвол нямецкіх акупацыйных уладаў. У выніку вялікіх старанняў яны такі дазвол дасталі ў 1942 годзе, пабываўшы ў Мінску. У мясцовай маладзечанскай друкарні былі надрукаваны і распаўсюджаны абвесткі пра адкрыццё настаўніцкай семінарыі. Падалі заявы каля 300 маладых людзей, якія паспяхова здалі ўступныя экзамены, і пачалася навука. З памяшканнем асаблівых клопатаў не было (заняты праводзіліся ў былым будынку педаггучышча), як і з настаўніцкім персаналам. Аднак не доўга была радаць заснавальніка і дырэктара семінарыі Барыса Кіта. Нямецкі камісар Вілейскай акругі, даведаўшыся пра яе існаванне, прыехаў у Маладзечна, зачыніў не толькі настаўніцкую семінарыю, але і друкарню, дзе друкаваліся абвесткі. Быў дадзены загад арыштаваць дырэктара. Справа ў тым, што маладзечанская семінарыя была адкрыта без дазволу мясцовых улад, якія лічылі, што адной семінарыі, якая працавала ў Вілейцы, зусім дастаткова для акругі, тым больш для унтэрмэншаў, людзей другога гатунку, ніжэйшай расы, якімі яны лічылі беларусаў.

Дырэктару ўдалося пазбегнуць арышту. Ён выехаў у Мінск і, не пабываўшы рызык, пайшоў да кіраўніка школьнага аддзела Генеральнага камісарыята Беларусі з просьбай аб дапамозе. Лепшае, што той мог зрабіць для Барыса Кіта, — гэта паслаць яго дырэктарам семінарыі

выводзілі на расстрэл, і кожны раз, калі адчыняліся дзверы, яму здавалася, што прыйшлі па яго. Дапамог яму выратавацца яго былы вучань з Віленскай беларускай гімназіі Кастусь Касяк, які лічыўся беларускім упаўнаважаным у Вілейцы. На жаль, пазней немцы расстралялі Касяка за падпольную дзейнасць.

Вярнуўшыся ў Маладзечна, Барыс Кіт пачаў рабіць усе магчымыя і немагчымыя захады, каб ператварыць гандлёвую школу ў адміністрацыйна-гандлёвы інстытут. Выкладчыкамі ў інстытут былі запрошаны многія выдатныя прафесіяналы, якія добра ведалі свае прадметы. На першы курс інстытута паступіла больш за 300 студэнтаў. Яны паходзілі пераважна з Маладзечанскага і Радзювіцкага раёнаў. Апрача агульнаадукацыйных навук, былі і спецыяльныя: гандаль, таваразнаўства, бухгалтэрыя, гандлёвае права, асновы адміністрацыі і інш. Наплыў абітурыентаў на 1943/44 навучальны год быў такі вялікі, што давалася рабіць конкурсныя ўступныя экзамены. Вучэбны працэс быў добра і грунтоўна наладжаны, ішоў поўным ходам. Часта даводзілася дырэктару ратаваць сваіх студэнтаў ад нямецкіх акупаў, залічваючы ў свой інстытут звыш усялякай нормы юнакоў і дзяўчат, якім пагражаў прымушова ўгон у Германію. Многім ён такім чынам выратаваў жыццё.

Тое, што Барыс Кіт замест ніжэйшай гандлёвай школы навучае студэнтаў па інстытуцкай праграме, дайшло да нямецкіх школьных уладаў. Ён зноў апынуўся на мяжы арышту. Быў загадана неадкладна зачыніць інстытут. Пра гэты загад дырэктар не паведаміў студэнтам і не спяшаўся яго выконваць. Студэнты прайшлі поўны інстытуцкі курс навучання. Атрымліваючы дыпламы і віншаванні дырэктара, выкладчыкаў, яны і не здагадаліся, што афіцыйна іх інстытут даўно зачынены. Мужнасць і на гэты раз не здрадзіла іх дырэктару.

Адміністрацыйна-гандлёвы інстытут у Маладзечне даў за час сваёй дзейнасці добрыя, грунтоўныя веды студэнтам, даў нацыянальнае ўзгаданне. Барыс Кіт, чалавек справы, адкрыў гэты інстытут, каб не пакінуць беларускіх дзяцей у такі цяжкі час, каб не пазбавіць іх інтэлектуальнага развіцця, каб захаваць у іх душах веру і высокую духоўнасць. У школе поўнаасцю адсутнічала ўсялякая палітызацыя. Не было ніякіх ухваленняў Гітлера і яго арміі, ні адзін немец не пераступіў парога інстытута, і студэнты не ведалі, што іх дырэктар валодае нямецкай мовай. З другога боку — не дапускалася ніякіх выпядаў супраць савецкай улады, і кожны студэнт разумее, што немцы будучы выгнаны з роднай зямлі. Навучанне ішло па праграме, якія не зведалі ні польска-нямецкай, ні савец-



Б. КІТ у прафесарскай тозе.

Уладзіміравіча Кіта зойме пачэснае месца! (Кастусь Харашэвіч, мастак. “Звязда”, 21 ліпеня 1992 года).

ЭМІГРАЦЫЯ І НАВУКОВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У ЗША (1948—1972)

У 1944 годзе Барыс Кіт з сям’ёй выехаў на Захад. Цяжка было пакідаць Радзіму, дзе столькі распачата добрых спраў, столькі аддадзена сіл для беларускага школьніцтва, дзе заставаліся родныя, блізкія людзі, вучні — частка ягонай душы. У дзень ад’езду настаўніка на чыгуначную станцыю з’явілася вялікая грамада яго выхаванцаў, каб выказаць падзяку, павагу чалавеку, які запаліў для іх святло ведаў, даў накірунак у нялёгкае жыццёвую дарогу, і, хто тады мог думаць, што сустрэча адбудзецца толькі праз 50 гадоў, калі многіх з іх сапраўды ўжо не будзе ў жывых.

Працяг. Пачатак у №№ 22—25.



Б. КІТ сярод заснавальнікаў Беларускага музея ў Лаймзне.

САЮЗ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ: ПАСТАВІМСЯ СПАКОЙНА І РАЗВАЖЛІВА

22 ЧЭРВЕНЯ 1943 года, у 11 гадзін дня, на сцэну Мінскага гарадскога тэатра (сёння тэатр імя Янкі Купалы), упрыгожаную беларускімі і германскімі флагамі, выйшла і замерла на стойцы “смірна” шарэнга стройных юнакоў у шэра-зялёнай форме з бела-чырвона-белымі пагонамі і з такімі ж павязкамі на левым рукаве. З-за іх спін паказаўся і стаў ля трыбуны сам спадар Кубэ — генеральны камісар Беларусі. Так ён, ва ўласцівай яму манеры, эфектна і відочна вывёў на сцэну не толькі тэатра, але і гісторыі сваё новае дзеішча — Саюз беларускай моладзі.

наньню наступных заданьняў: Вызваліць беларускую моладзь ад варожых і шкодных уплываў, адрадіць яе маральна і ўзгадаваць у дусе новай Беларусі пад моцным правадырствам нацыянал-сацыялістычнае Нямецкае. Правесці нацыянальна-патрыятычнае ўзгадаваньне праз азнаямленьне з мінуўшчынаю беларускага народу і краю, вывучэньне роднае беларускае мовы і культуры, развіццё нацыянальных асаблівасьцяў і пазнаньне свае бацькаўшчыны. Маральным узгадаваньнем вы-

на беларускай зямлі цэлы год. Міхаіл Ганько, выступаючы ў Мінску 22 чэрвеня 1944 года, хваліўся, што на 1 чэрвеня гэтага года дружыны, грамады і зьвязы СБМ працавалі ў 14 акругах, 56 раёнах, а ўвесь “Саюз” налічваў у сваім складзе 12 635 чалавек моладзі абодвух полаў ва ўзросце ад 10 да 20 год, з якіх 3 500 знаходзіліся ўжо ў Германіі. Дзеці і юнакі, што апынуліся ў Германіі, уладкаваліся вучнямі на ваенныя заводы. Вось радкі з тыповага дагавора паміж кіраўніцтвам СБМ і авіяцыйным заводам Юнкерса:

і юнакоў, адарваных ад бацькоў і вывезеных пры іх пральным удзеле ў Германію. У ЦДАКР Рэспублікі Беларусь захоўваюцца іх пісьмы і звароты-дакументы, якія ўражваюць выкрывальнай сілай. Вось што пісаў у верасні 1944 года спадар Барановіч — кіраўнік Рабочай групы СБМ у Германіі (на той момант увесь СБМ стаў такой “рабочай групай”): “Над галавой кожнага беларуса не партызана завяс меч помсты жыда-бальшавікоў. Што рабіць нам? На нас жа спадзяецца беларускі народ. Трэба змагацца. Дык

хавалі нямала сведчанняў на карысьць радавых членаў СБМ і яго функцыянераў. Нічога дрэннага не было ў тым, што дзеці і моладзі расказвалі пра гісторыю роднага краю, няхай нават скажоную ва ўгоду кан’юнктуры, вучылі роднай мове і літаратуры, развучвалі з імі беларускія песні. Члены СБМ дапамагалі падтрымліваць чысьціню і парадак на вуліцах сваіх гарадоў і вёсак, былі завадатарамі культурных мерапрыемстваў, актыўна ўдзельнічалі ў правядзеньні народных святаў, разам з Беларускай Народнай Самапомаччу праводзілі добрачынныя акцыі. Зімой 1944 года санітарныя дружыны СБМ вялі барацьбу з эпідэміяй сыпного тыфу. Дзяўчаты працавалі санітаркамі ў бальніцах, выхавальніцамі ў дзіцячых дамах і сіроцкіх прытуках, а пазней — у дзіцячых працоўных лагерах у Германіі. Многія з іх зімой 1944—1945 гадоў, праяўляючы самаадданасьць, імкнуліся аблягчыць цяжкае жыццё дзяцей і падлеткаў, вывезеных з Беларусі, гэтых малалетніх нявольнікаў, якія працавалі на ваенных заводах Германіі і харчаваліся супам-вадзіцай і мізэрнымі порцыямі эрзац-хлеба. Іх любілі дзеці, і сама спадарыня Абрамава з удзячнасцю адгукалася аб тых выхавальніцах, якія абдзялялі і сябе, на свае грошы куплялі дзецям каляндры падарункі. Георгію Барановічу давялося напісаць Ганько аб тым, што СД арэшталі і кінулі ў канцлагер выхавацеля Канвегу, які спрабаваў дабіцца паляпшэння харчавання для беларускіх юнакоў, хто працаваў на ваенным заводзе ў Дэсау.

Міхаіл НІКІЦІН: “ПЕРАД СУДОМ ГІСТОРЫІ”

Генеральны камісар павіншаваў сабраную ў зале моладзь з набывшым уласнай грамадскай і палітычнай арганізацыі, зачытаў свой загад, апублікаваны ў той жа дзень “Беларускай газэтай”. Загад быў кароткі. У ім гаварылася літаральна наступнае (тут мы захоўваем арфаграфію крыніцы):

жыць у народзе нявольніцкую псыхіку, якая прынесла беларускаму народу такую цяжкую шкоду”. У адпаведнасці з гэтымі палажэннямі “Статута” была распрацавана і тэматыка выхавальных гутарак, якія праводзілі з юнакамі і дзяўчатамі, з хлопчыкамі і дзяўчынкамі кіраўнікі. Спіс тэм захоўваецца ў ЦДАКР РБ, на жаль, пакуль яшчэ ў спецфондзе, сярэд сакрэтных спраў. Вось некаторыя з назваў:

сьмела у бой, дружынікі СС! Дык да самаахварнай працы ў заводах і фабрыках, юнакі і юначкі! У студзені 1945 года за спадаром Барановічам паўтарала спадарыня Абрамава, якая загадала дзяўчынкамі: “Сяньня, дзеткі, вайна — жорсткая, страшная; рашальныя месяцы мы перажываем. Ад гэтых месяцаў залежыць наша перамога. Вы павінны як мага хутэй, больш старанна як дагэтуль, больш упэўнена працаваць. Вынікі вашай працы — зброя, праз якую мы можам трапіць на бацькаўшчыну вольнымі яе гаспадарамі, а не бальшавіцкімі нявольнікамі”.

- 1. Дзеля аднастайнага ўзгадаваньня і арганізацыі беларускае моладзі засноўваецца Саюз Беларускае Моладзі.
2. Узгадаваньне беларускае моладзі, апрача бацькоўскага дому і школы з фізычнага, духовага і маральнага гледзішча перадаецца Саюзу Беларускае Моладзі.
3. Заданьне ўзгадаваньня беларускае моладзі ў Саюзе Беларускае Моладзі перадаецца Кіраўніцкаму Штабу Беларускае Моладзі. Дзеля кіравання Кіраўнічым Штабам я вызначаю шэф гэтага штабу, які рэпрэзэнтую Саюз Беларускае Моладзі і мае сваю сядзібу ў Менску.

“Мы — Беларусь”, “Адольф Гітлер — наш вызваліцель”, “Жыды і бальшавікі — нашы сьмяротныя ворагі”, “Сяброўства і прыязнь”, “Трымай слова!”, “Быць беларусам — гонар”, “Прэч з нявольніцкай псыхікай”, “Мова — адежа душы людзкай”, “Супрацоўніцтва з нацыянал-сацыялістычнаю Нямецкаю прывядзе наш край да росквіту і добрабыту”, “Люблю наш край” і г.д.

Вось так: працуіце лепш, дзеткі, і хутка разам з гітлераўцамі вернецца на Беларусь. Як быццам мала было Беларусі адной гітлераўскай акупацыі. Спадарыня Абрамава лічыла, што мала. Перамога Гітлера была б яе перамогай. Працтваваньня дакументы ўсе яшчэ скрыты ад вачэй народа ў архіве, а трэба было б надрукаваць іх на ўсіх перакрывавацца аршыннымі літарамі. Беларусі павінна ведаць сваіх герояў! Якім антысаветызмам і якой “барацьбой” супраць сталіншчыны можна апраўдаць заклікі да дзяцей старанна працаваць на заводах, дзе выраблялася зброя смерці для іх братаў, бацькоў, маці, проста для землякоў, што змагаліся на фронце супраць фашызму ці жылі ў гарадах, якія з ліпеня 1944 года бамбілі “Юнкерсы”! Што гэта было, калі не злачыства супраць свайго народа? У гэтыя самыя месяцы, калі Абрамава сучышала дзетак, Міхаіл Ганько і іншыя функцыянеры СБМ, апраўжаны на сябе нямецкую ваенную форму, шныралі па працоўных лагерах, вяртаючы беларускіх юнакоў у штурмавую брыгаду СС “Беларусь”. Ён і на радзіме не сядзеў склаўшы рукі. 20 лютага 1944 года, выступаючы перад сваімі “саратнікамі” і гітлераўскімі саноўнікамі ў Мінску, ён з гонарам заяўляў: “Дабраахвотніцкія роты СС, служба ў ваенна-дапаможных аддзелах Нямецкае, удзел у “Самаахове” — вось тое канкрэтнае, што ўнёс СБМ у агульнаеўрапейскую Вайну”.

Шэф Кіраўнічага Штабу Беларускае Моладзі беспасярэдня падначальваецца мне. Генеральны Камісар у Менску, сябра Райхстагу Вільгельм КУБЭ”.

Усякі, хто не аслеплены крайнім нацыянал-радыкалізмам, каму ўвогуле чужыя ідэалагічныя догмы і прыхільнасці, а проста любіць сваю Радзіму і ненавідзіць гітлераўскі фашызм, які прынес ёй столькі гора, працтваюшы гэтыя радкі з дакументаў, падумае пра ўсё гэта, напэўна, тое ж, што і я: іх складальнікі самым злачынным чынам сумісцілі несумяшчальнае — любоў да роднай зямлі і любоў да яе крывава-ваіх катаў. Дзеці і моладзі ўнушалі, што любіць Беларусь — гэта значыць любіць Гітлера і яго памагатых, і не толькі любіць, але і служыць ім самым адданым чынам. Менавіта служыць. Аб тых мэтах і задках СБМ, якія не афішываліся, яшчэ ў лютым 1943 года казаў на з’ездзе гебітскамісару начальнік Аддзела Палітыкі Генеральнага Камісарыята Баўэр: “Не перабіраючы ў метадах, мы павінны скарыстаць беларускую моладзь як рэзерв вайны... Гэта павінна быць зроблена з дапамогай асобай арганізацыі, якую фюрэр даруе беларускай моладзі... Цяпер паступае многа заявак з Германіі на маладую рабочую сілу. Толькі заводы самалётабудавання “Юнкерс” патрабуюць тры тысячы моладзі, і мы павінны яе даць, скарыставаючы для гэтага розныя сродкі”. На жаль, выказаны намер не застаўся на паперы. СБМ, заснаваны Кубэ і фінансуемы Генеральным Камісарыятам, жыў і дзейнічаў

“Інспектар Саюза беларускай моладзі перадае заводу Юнкерса па дагавору 1 000 юнакоў (мужчынскага полу) ва ўзросце 15—21 года для работы ў якасці вучняў. Тэрмін іх работы неабмежаваны”. Кіраўнікі СБМ Міхаіл Ганько і Надзея Абрамава разам з прэзідэнтам Беларускай Цэнтральнай Рады Радаславам Астроўскім пакрылі ганьбай свае галовы ў гісторыі з вярбоўкай вясной і летам 1944 года беларускіх юнакоў у так званыя дружынікі СС, якая праводзілася ў рамках “Ваенна-дапаможнай службы еўрапейскай моладзі”. Адна з лістовак, выпущаных Кіраўнічым штабам СБМ, гаварыла наконт гэтага: “Цябе заклікае зўрапейская моладзь да супрацы за новую Еўропу. Станься дружынікам СС і змагайся за вольную і новую Беларусь... Замэльдуйся зараз жа! Не чакай, хістаньне ёсць здрадай твае бацькаўшчыны! Ахвярай гэтай пракацыі сталі многія сотні і нават тысячы беларускіх юнакоў. Іх апраўду ў форму нямецкай ваеннай авіяцыі і пасля кароткага навучання адпраўлялі эшалонам у Германію, дзе яны былі выкарыстаны ў якасці абслугоўваючага персанала на ваенных аэрадромах. Цэнтральная Рада наладжвала іх урачыстыя провады, у якіх удзельнічалі сам прэзідэнт і іншыя члены гэтага “урада”, а гэтак жа “правадыры” СБМ спадар Ганько і спадарыня Абрамава. У “дружынічкі” на левых рукавах красаваліся бела-чырвона-белыя павязкі з эмблемай Саюза. Яны вельмі нагадвалі зыкеткі, наклееныя на тавар. Лёс гэтых юнакоў, адурманеных “патрыятычнай” эсбэмаўскай прапагандай, быў трагічны. Многія з іх загінулі: ваенныя аэрадромы падвяргаліся няшчадным бамбардзіроўкам, іншыя, вярнушыся на Беларусь, былі рэпрэсаваныя саветскімі ўладамі. Пацярпелі тады і многія іншыя былыя члены СБМ.

Але няўжо зусім нельга сказаць нічога добрага пра Саюз беларускай моладзі, няўжо ўсё было дрэнна? Зусім не. Пажоўкля старонкі акупацыйных газет і архіўныя дакументы за-

Так, былі добрыя людзі і добрыя справы ў СБМ, але было іншае, галоўнае, на мой погляд. Тое, пра што ўжо сказана было ў гэтым артыкуле, і тое, пра што цяжка думаць без душэўнага болю. СБМ стаў адным са звянаў той жудаснай правакацыі, якую поруч з пральным тэрорам учыніла гітлераўскае кіраўніцтва і яго намеснікі супраць беларускага народа, уцягваючы яго ў арбіту калабарніцтва і тым самым накіраваўшы на яго гней крамлёўскага “бацькі народа”, распальваючы грамадзянскую вайну. Гэта была гэтаксама правакацыя супраць яго гісторыі і культуры, супраць яго нацыянальных сімвалаў — бела-чырвона-белага флага і герба “Пагоня”. Пры актыўнай дапамозе мясцовых калабарцыяністаў і іх арганізацыі, сярэд якіх быў і СБМ, у адзін рад аказаліся пастаўленымі паняцці: “Беларусь”, “гітлераўская Германія”, “незалежнасць”, “фашызм”, “адраджэнне”, “патрыятызм”, “нацызм”. У адным радзе са сваёй аказаліся “Пагоня” і флаг, які сёння лунае над будынкам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Што гэта было, калі не злачыства?

Следам за генеральным камісарам выступіў новаспечаны шэф Кіраўнічага штаба Міхаіл Ганько. Яго намесніцай па рабоце з дзяўчатамі і дзяўчынкамі была прызначана ўрач Надзея Абрамава. Пасля ўрачыстай цырымоніі ў тэатры група членаў толькі што абвешчанага Саюза беларускай моладзі (СБМ) накіравалася за горад, дзе па правы бок ад Смаленскай гары знаходзіліся нямецкія шэрнізонныя могілкі, і ўсклала кветкі на магільныя забітых партызанамі ці памершых ад ран акупантаў.

Нават аказаліся разам са сваім Кіраўнічым штабам у Германіі, пасля выгнання гітлераўскіх акупантаў з Беларусі функцыянеры СБМ працявалі выслужвацца перад імі. Лічаныя месяцы заставаліся да краху гітлераўскага Рэйха, а гэтыя спадары ўсё яшчэ стараліся, прадаючы працу і атручваючы душы тысяч беларускіх хлопчыкаў і дзяўчынак, дзячат

У рэшце рэшт гістарычныя з’явы, якім быў і Саюз беларускай моладзі, што аб’яднаў толькі малую частку беларускіх дзяцей і моладзі (адных школьнікаў на 1943 год у Генеральнай акрузе “Беларутэніі” было зарэгістравана звыш 468 тысяч), судзіць не аўтары газетных артыкулаў і не ідэалагі розных палітычных напрамкаў, нават не гісторыкі. Іх судзіць сама гісторыя, перад тварам якой мае значэнне толькі наяўны факт, а не чыне-небудзь таяныя, хаця і самыя высакародныя памкненні. Няхай яе прыговор будзе справядлівым.

У той жа “Беларускай газэце” за 22 чэрвеня 1943 года быў апублікаваны “Статут” новай арганізацыі. У ім гаварылася, што беларускі народ, скалечаны маральна за 300 год уладарання палякаў, маскалаў і асабліва “жыда-бальшавікоў”, мае патрэбу ў сур’ёзным аздабраўленні, і пачаць гэтую ганаровую місію павінна моладзь з самой сябе. Вось што гаварылася ў “Статуце” аб мэтах арганізацыі: “Мэтаі “Саюзу Беларускае Моладзі” зьяўляецца ўзгадаваць маладых, ідэйных, мужных і паслядоўных будаўнікоў Новае Беларусі і падрыхтаваць іх да іхніх будучых заданьняў у народзе. Таму СБМ мае служыць выка-

ПІШУЦ СЯБРЫ МІЖНАРОДНАЙ АСАЦЫЯЦЫ БЕЛАРУСІСТАЎ

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў САНКТ-ПЕЦЯРБУРГУ

Санкт-пецярбургская суполка МАБ, якую ўзначальвае вядомы рускі гісторык А. Мільнікаў, разам з мясцовым Беларускай грамадска-культурным таварыствам і Расійскай нацыянальнай бібліятэкай правяла навуковую канферэнцыю

“Санкт-Пецярбург і беларуская культура”. На ёй ішла гаворка пра багатыя традыцыі беларускай дыяспары ў паўночнай рускай сталіцы, згадваліся імяны Кастуся Каліноўскага, Адама Гурыновіча, Цёткі, Янкі Купалы, Браніслава Эпімах-Шыпілы і іншых пісьменнікаў, вучоных, дзеячаў мастацтва, якія тут або вучыліся, або працавалі. Кандыдаты гістарычных навук Мікалай Нікалаеў і Віталь Скалабан га-

варылі пра каштоўныя беларускія матэрыялы ў Санкт-пецярбургскіх зборах. Пасля кафедральных дакладаў разгарнулася дыскусія за “круглым сталом”.

ПАДАРУНАК З ЛОНДАНА

Вядомы мецэнат, сябра камітэта

МАБ Анджэй Цеханавецкі перадаў бібліятэцы асацыяцыі ў Мінску рэдкія выданні. Сярод іх ёсць кнігі на беларускай, польскай, англійскай мовах.

Доктар А.Цеханавецкі, які нядаўна наведваў Мінск з нагоды ўручэння яму дыплама ганаровага доктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, ўзначаліў як “нейтральны” вучоны белару-

Міхаіл НІКІЦІН.

ГЭТА ўжо ФАКТ МІНУЎШЧЫНЫ

ГЭТЫМ летам спаўняецца 50 год, як быў створаны Саюз беларускай моладзі (СБМ). З такой нагоды, відаць, ёсць неабходнасць яшчэ раз успомніць аб трагічнай гісторыі ваеннага ліхалецця, праўдзівы паказ якой дазваляе больш глыбока ўбачыць як змрочныя, трагічныя, так і светлыя патрыятычныя яе старонкі. Аб СБМ у савецкай гістарыяграфіі напісана як быццам бы няма. Але ж калі бліжэй знаёміцца з напісаным, дык ствараецца ўражанне, што сапраўднай інфармацыі аб СБМ вельмі нестача, а тое, што ёсць, падаецца толькі ў адным колеры — чорным.

Між тым знаёмства з архіўнымі матэрыяламі і дакументамі аб дзейнасці СБМ паказвае, што не выпадкова гэтыя дакументы, якія дакументы аб дзейнасці т.зв. "белорусских буржуазных националистов" да сённяшняга часу знаходзяцца ў спецховішчах. У чым жа тут справа? Адназначна адказаць на гэтае пытанне цяжка.

Адной з галоўных прычын, на наш погляд, з'яўляецца тое, што для сталіншчыны такіх паняццяў, як нацыяналізм, нацыянальная свядомасць, былі як чырвоная хустка для быка. У свядомасці мільянаў людзей былі створаны і замацаваны штучныя вобразы "ворага народа", "ворага савецкай улады". Ворагаў было створана зашмат, але ж найбольшую небяспеку з іх уяўлялі так званыя "нацдэмы", "белорусские буржуазные националисты". І таму барацьба з імі вялася вельмі пільная. На працягу 30–40-х гадоў з асаблівай жорсткасцю вынічалася ўсё, што было звязана з адраджэннем беларускай нацыянальнай свядомасці. Сотні тысяч беларускіх пісьменнікаў, паэтаў, іншых прадстаўнікоў маладой беларускай інтэлігенцыі былі загублены ў ГУЛАгах. Любыя парасткі нацыянальнай свядомасці выкарчаваліся, як гаворыцца, на карані. Поле дзейнасці для якоўска-берыеўскіх сатрапаў было неабсяжным. Зараз мы ведаем, што працэс рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій працягваецца... Сталіншчына адыходзіць ад нас, ці адмірае, цяжка і марудна. Але ж не трэба думаць, што гэта была вайна з "ветранымі мельніцамі". Таталітарная сістэма, сталіншчына, спахлілася, яна зразумела: калі не стрыміць, не злікідаваць працэсы "белорусізацыі", "украінізацыі" ды іншых "зацый", то вельмі хутка можа здарыцца, што гэтыя працэсы перастануць быць кіруемымі. Гэта нешта націтап таго, хто стварае бомбу ці ставіць міну. Дастаткова аднаго недакладнага руху і...

Вядома, што бомба "нацыянальнай свядомасці" была небяспечная ў 20–30-я гады як для Усходняй Беларусі і Украіны, так і для заходніх іх частак. Польскі ўрад у адпаведнасці з умовамі драпежніцкага Рыхскага міру праводзіў палітыку адкрытай паланізацыі Заходняй Беларусі, дзе пражывала больш 5 мільянаў чалавек, што выклікала адкрыты супраціў з боку беларускага насельніцтва, асабліва нацыянальна свядомай яго часткі, дзеячай нацыянальна-адраджэнскага руху. Як гэта ні дзіўна, але і польскае кіраўніцтва, і сталіншчына ў сваёй барацьбе супраць беларускага нацыянальна-вызваленчага

руху з'яўляліся хаўрусінікамі. Гандаль Беларуссці і белару-самі, пачаты ў Брэсце і прадоўжаны затым у Рызе, фактычна працягваўся ў 20–30-я гады. Ахвярамі быў беларускі народ і найперш нацыянальна свядомай яго частка.

Па-другое. Другая сусветная вайна, падзеі верасня 1939 года, уз'яднанне беларускага народа ў адзінай сям'і, як успышка маланкі, імгненна прасвятліла галовы тым, хто накіроўваў свой позірк на ўсход. Гульня балышавікоў у дэмакратыю скончылася адразу пасля выбараў 1939

год, які вайною зноў быў разарваны на часткі. У Генеральным камісарыяце Беларусі, што складала чвэртку даваеннай тэрыторыі, гітлераўцамі праводзілася фактычна палітыка "белорусізацыі", арыентаваная ў накірунку Германіі. Астатнія вобласці і раёны БССР былі ўключаны ў рэйхскамісарыят Украіна, генеральны камісарыят Літва, акругу "Беласток". Усходняя частка Беларусі з'яўлялася тылам групы арміі "Цэнтр".

Палітыка акупантаў у гэтых частках некалькі адрознівалася ад

ца, што дзейнасць СБМ, як і ўвогуле дзейнасць беларускай калабарачыі, неабходна разглядаць у трохі іншай сістэме каардынат, бачыць яе праз прызму вывучэння беларускага нацыянальна-адраджэнскага руху, які, слава Богу, наперакор сталіншчыне, наперакор дзеянням польскага ўлад у Заходняй Беларусі ўсё ж не згинуў.

Беларуская нацыянальная ідэя, нягледзячы ні на што, яшчэ цеплілася, яшчэ была жывая. Яе носьбітамі былі беларускія нацыянальныя дзеячы, якія ўцалелі ад рэпрэсій, насельніцтва Заходняй

звязку з А. Гітлерам.

Ствараючы СБМ, немцы спадзяваліся шляхам розных абмежаванняў, пільнага нагляду цвёрда трымаць яго ў сваіх руках. Аднак наперакор усяму гэтай арганізацыі зрабіла дзеля развіцця беларускага нацыянальнага руху вельмі шмат. Нацыянальна-патрыятычнае выхаванне юнакоў і дзяўчат, відаць, усё ж прынесла свае плодзі, стварыла традыцыйна шырокага руху моладзі, разумення таго, што бацькаўшчына зможжа адрадзіцца, будучы толькі незалежнай. Гітлераўцы добра разумелі, што арганізацыя СБМ і асабліва лозунгі — "адраджэнне беларускай нацыі, беларускай культуры, беларускага нацыянальнага духу", — пад якімі яна стваралася, выклічуць адназначна рэзка варожыя стаўленне да СБМ з боку савецкага партызанскага руху. Што на самай справе і здарылася.

Як бачна з дакументаў апошняга, якраз лозунгі і іх ідэалагічная аснова больш за ўсё і хвалявалі савецкае падполле. Падпольныя партыйныя і камсамольскія органы Беларусі вельмі аператыўна і якасна адрагавалі на стварэнне СБМ. Важную ролю ў распагандаванні і дыскрэдытацыі СБМ адыграла пісьмо ЦК ЛКСМБ "Аб рабоце камсамога Беларусі па выкрыццю і разлажэнню гітлераўскай маладжёнскай арганізацыі "Саюз беларускай моладзі".

Стварылася парадаксальная сітуацыя. Ва ўмовах слабай нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, арганізаванага жорсткага супраціўлення акупантам палітыка беларусізацыі аб'ектыўна спрыяла умацаванню савецкай палітыкі. Таму барацьба з гітлераўцамі злілася з барацьбай супраць беларускага адраджэння і беларускай культуры.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе прывяло да "вызвалення" на другі час і ад ідэі беларускай дзяржаўнасці. Вызваленне не прынесла міру і кансалідацыі беларускай нацыі. Сталінская прапаганда рабіла ўсё, каб узмаціць нацыянальны раскол, канчаткова выбіць са свядомасці людзей "яд нацыяналістычнай" прапаганды. Гэта трэба было для таго, каб "осветизировать" Заходнюю Беларусь, якая імагта гадру пасля вайны вяла ўзброенае супраціўленне сталіншчыне.

Як вядома, у гісторыі ёсць такая адметная асаблівасць: у ёй, як у жывёлным ці ўвогуле матэрыяльным свеце, усё ўзаемазвязана. І нельга жыццём будзь з'яву ці падзею ў жыцці вялікай групы людзей, народа штучна затаіць ці свядома выкрасліць. Гэта абавязкова праз пэўны час павіна правізіцца. "Белая пляма" вакол СБМ існуе толькі таму, што гэта было выгадна сталіншчыне. На жаль, гэты "афіцыйны" пункт гледжання, які быў уведзены ў савецкую гістарыяграфію ў канцы 40-х гадоў з пачатку Л. Ціханавіча, існуе і зараз.

Будзем спадзявацца, што з кожным днём гэты "пляма" будзе ўсё менш. А дзеля гэтага хацелася б атрымаць лісты ад людзей, хто ў свой час браў удзел у арганізацыях СБМ. Хацелася б даведацца, пакуль шчырыя словы аб тым, як ён бачыў гэтую арганізацыю, яе мэты і задачы тады, у 1943–1945 гадах, і як ён ставіцца да яе сёння. Будзем вельмі ўдзячныя за пісьмы.

Аляксей ЛІТВІН,
загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларускага інстытута гісторыі АН РБ, кандыдат гістарычных навук.

Аляксей ЛІТВІН:

"А КАЛІ ПАСТАРАЕМСЯ ЗРАЗУМЕЦЬ?"

года. Пачалася масавая дэпартацыя ненадзейных для савецкай улады. Працэс гэты быў спынены раптоўным нападам Германіі на Савецкі Саюз.

Вялікая Айчынная вайна — самая балючая і да сённяшняга дня крывавае рана ў памяці амаль кожнай беларускай сям'і. Таму тут асабліва цяжка ўспрымаюцца адыходы ад звыклых стэрэатыпаў ацэнкі рэчаіснасці, якія былі навазаны афіцыйнай ідэалогіяй у той час, калі кожны найбольш балюча перажываў яе асабіста гора, так і трагедыю народа.

Зараз, калі па-новому прачытаем нашу гісторыю, мы павінны сапраўды паглядзець на яе як таго патрабуе дыялектычны метада — ва ўсіх яе ўзаемасувязях. Гэта не так проста, таму што прыходзіцца адмаўляцца ад традыцыйнага, спрошчанага ўяўлення: свой — вораг. Свой — гэта той, хто на баку савецкай улады, вораг — хто на баку Германіі. Апошнім часам, праўда, у беларускім друку сталі з'яўляцца артыкулы са спробай з розных бакоў паглядзець на падзеі таго часу. Большасць з нас, абцяжараных спрошчаным ідэалагічным выхаваннем, вельмі цяжка зразумець, тым больш пагадзіцца, што сярод тых, хто падчас вайны супрацоўнічаў з немцамі, маглі быць нацыянальна свядомыя людзі, патрыёты сваёй Радзімы, якія дзейнічалі на карысць беларускай дзяржаўнасці, сваёй бацькаўшчыны, абуджэння нацыянальнай свядомасці народа. Зразумела, што калі ўзнікла такое балючае пытанне, якое датычыць лёсаў тысяч людзей, дык яно не можа не закрануць тых эмоцый і ацэнак, якія маюць месца ў сучасным грамадстве.

Трагічнае крыло вайны кранула амаль кожнага беларуса. Над нашым народам тады, як ніколі раней у гісторыі, нависла страшная небяспека — увогуле знікнуць з твару зямлі. Становішча складалася такім чынам, што калі б вызваленне прадоўжылася да чэрвеня 1945 года, то вызваліцца магчыма, ужо не было б каго. І гэтым аб'ектыўна спрыяла ж дзейнасць акупантаў, якія актыўна праводзілі ў жыццё свае чалавеканавісніцкія планы, так і дзейнасць Масквы, якая ў асобе пастаноў і дырэктыв ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б заклікала падняць увесь беларускі народ на "смяротную барацьбу з захопнікамі". Пасярэдзіне быццам бы заставаўся сам беларускі на-

той, якая праводзілася ў Генеральнай акрузе Беларусь.

У Генеральнай акрузе Беларусь (уваходзілі Баранавіцкі, Барысаўскі, Вілейскі, Глыбоцкі, Ганцавіцкі, Лідскі, Наваградскі, Слонімска, Мінскі і Слуцкі абласныя (акруговыя) камісарыяты) генеральны камісар Вільгельм Кубэ праводзіў палітыку "заігрывання", якая садзейнічала таму, што частка беларускіх нацыянальных дзеячаў, нацыянальна-свядомай інтэлігенцыі актыўна ўключылася ў працу на баку акупантаў. Частка гэтая была нешматлікая. І таму, разумеючы сваю слабасць, яна асноўную ўвагу засяродзіла на правядзенні нацыянальна-асветніцкай дзейнасці, прапагандзе нацыянальнай культуры. Гэтай справай займалася ў асноўным грамадская арганізацыя "Беларуская народная самапомач" (БНС), якая прэтэндавала на палітычную сілу і дамагалася ад гітлераўцаў дазволу на стварэнне сваіх прадстаўнічых органаў беларускага самакіравання, беларускай паліцыі, войска і г.д. Аднак немцы, зыходзячы са сваіх планаў, не хацелі пра такое і слухаць. І гэта выклікала незадаволенасць з боку калабарантаў, якія разумелі, што іх аўтарытэт у масах можа быць толькі пры наяўнасці акрэсленай палітычнай лініі. Такой палітычнай лініяй магла быць толькі нацыянальная ідэя — патрабаванне стварэння незалежнай беларускай дзяржавы з усімі аtryбутамі дзяржаўнасці.

Ці маглі гітлераўцы даць дазвол на ажыццяўленне такой ідэі? Вядома, не. Яны добра разумелі, што любая нацыянальная ідэя нясе магутны патэнцыяльны зарад, скіраваны сваім вастрыем на дасягненне незалежнасці, стварэнне сваёй дзяржаўнасці. Сталін і Гітлер добра разумелі гэта і вельмі асцярожна бралі яе на ўзбраенне.

У самыя крытычныя моманты Сталін вымушаны быў вельмі асцярожна звярнуцца да нацыянальна-патрыятычных пачуццяў рускага народа.

У пэўных рамках звяртаўся да гэтай зброі Гітлер, які да апошняга часу баяўся даць палітычную перспектыву Уласаву.

Аднак у пасляваеннай савецкай гістарыяграфіі палітыка акупантаў у адносінах да нацыянальнага пытання падавалася вельмі спрошчана і ўвогуле фальсіфікавалася. Нам падаець-

Беларусі. Толькі наяўнасць пэўнага ўрадлівага грунту магла даць і дала ў вельмі неспрыяльных варунках ваеннага часу ўсплеск нацыянальнай свядомасці, якая выявілася ў дзейнасці СБМ, БНС, існаванні Беларускай Краёвай Абароны.

Таму нам уяўляецца: было б карысным удумліва паглядзець на тую спробу "заігрывання" з нацыянальнымі пачуццямі народаў, якія адбываліся ў час мінувай вайны.

З гэтага боку выклікае цікавасць стварэнне і дзейнасць Саюза беларускай моладзі, фактычна адзінай дазволенай немцамі грамадскай арганізацыі, якая атрымала магчымасць весці шырокае выхавальнае дзейнасць у нацыянальным беларускім духу.

Ствараючы СБМ, немцы, вядома, ставілі свае мэты, разглядаючы яго як свой будучы рэзерв, як рэзервуар працоўнай сілы для Нямеччыны. Але яны разумелі і іншае: каб арганізацыя запрацавала, каб яна была жывая, ёй неабходна было даць акрэсленую ідэю, што было і закладзена ў яе статуце.

Статут СБМ сцвярджаў, што мэтай арганізацыі ёсць выхаванне "палярных будаўнікоў новай Беларусі і падрыхтоўка іх да выканання будучых народных задач".

Вядучым напрамкам выхавальнай работы сярод моладзі павіна было быць "вызваленне беларускай моладзі ад варожых і шкодных уплываў, яе маральнае адраджэнне і выхаванне ў духу Новай Беларусі пад кіраўніцтвам народна-сацыялістычнай Германіі".

Асабліва настойліва падкрэслівалася неабходнасць патрыятычнага выхавання моладзі, пазбаўлення яе ад гістарычна абумоўленай рабскай псіхалогіі, выхавання нацыянальна-грамадскай свядомасці, павагі да працы, дысцыпліны і г.д. Усё гэта было скіравана на тое, каб моладзь "адчула сваю адназначнасць за лес і дабрабыт сваёй Радзімы і заусёды змагла бы працаваць і служыць для свайго народа і краіны".

Стварэнне СБМ суправаджалася шырокай прапагандыскай кампаніяй, накіраванай на тое, каб паказаць змену адносін Германіі да беларусаў і супрацьстаяць савецкай прапагандзе аб каланізацыі Беларусі. Упершыню на ўрачэстасцях пры аб'яшчэнні СБМ В. Кубэ сказаў аб самавызначэнні беларускага народа ў

ска-польскую камісію па вяртанню культурных каштоўнасцяў і правёў яе першае пасяджэнне.

ПЕРШЫЯ КАРЭЛІЦКІЯ

З актыўным удзелам сяброў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў прайшлі ў Карэлічах першыя раённыя краязнаўчыя чытанні. Кандыдат філалагічных навук Лідзія Савік гаварыла пра вядомага прадстаўніка беларускага

замежжа прафесара Барыса Кіта, чыё дзяцінства прайшло ля Карэліч (на пасяджэнні прысутнічала сястра вучонага, дэманстравалася яго здымкі). Прафесар Адам Мальдзіс раскажаў пра славу тага падарожніка, нацыянальнага героя Чылі Ігнаца Дамейку, кандыдат філалагічных навук Уладзімір Мархель — пра паэта XIX стагоддзя Вінецяса Каратынскага, гісторык Міхась Чарняўскі — пра помнікі археалогіі ў верхнім Панямонні, кандыдат архітэктуры Тамара Габрус — пра касцёл у Міры. З зямляцкім словам на канферэнцыі выступіў пісьменнік Янка

Брыль, а з аповядам пра яго творчасць — Маргарыта Яхнімава. Літаратурным мясцінам раёна быў прысвечаны даклад гісторыка Лідзіі Кулажанка, карэліцкім габеленам — мастацтвазнаўцы Маі Яніцкай. Успамінамі пра паэта Алеся Мілюця падзяліўся яго брат Іван.

У фае Дома культуры, дзе праходзіла канферэнцыя, была наладжана выстава вырабаў народных майстроў, экспанатаў будучага карэліцкага краязнаўчага музея. Чытанні вырашана праводзіць штогод.

НОВАЯ СУПОЛКА

У Інстытуце славяназнаўства і балканістыкі АН Расіі (Масква) утварылася новая суполка МАБ. Узначаліў яе доктар філалагічных навук Юры Лабынцаў. У суполку ўвайшлі літаратуразнаўцы, мовазнаўцы, гісторыкі.

А. БЕЛАВУСАВА,
рэферэнт МАБ.

АДКРЫТЫ ЛІСТ СПАДАРУ ЛІЦВІНКУ

МІФЫ І РЭАЛЬНАСЦЬ

Паважаны калега Васіль Дзмітрыевіч!

Прачытаў Ваше інтэрв'ю “Ад зямлі, ад чорнай скібы” ў “Толас Радзімы” (20 мая 1993 г.), дзе Вы абяцалі цікавую канферэнцыю “Фальклор як сродак выхавання нацыянальнай свядомасці”, падрыхтаваную ажно трыма міністэрствамі (культуры, адукацыі, інфармацыі) і Асацыяцыяй фалькларыстаў Беларусі. У гутарцы з Дзіянай Чаркасавай, прызнаецца, ёсць і Ваша самарэклама: спакваля акцэнт пераносіцца на Прэзідэнта гэтай Асацыяцыі Ліцвінку як, бадай што, выратавальніка фальклору. Так, прынамсі, вынікае з кампазіцыі і агульнай танальнасці інтэрв'ю: “Пачалася наша размова, — гаворыцца ў ім, — на даволі сумнай ночце. Васіль Дзмітрыевіч зазначыў, што ... распадаецца Акадэмія навук. Фактычна ўжо знішчаны Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, дзе “засталося два з паловай кандыдата навук”. Пад “рознымі соусамі і рознымі метадамі”, па словах Ліцвінкі, ідзе знішчэнне і фальклорнай лабараторыі, дзе ён працуе.

Сапраўды, амаль апакаліпсіс паводле Ліцвінкі. Адносна фальклорнай лабараторыі, дзе Вы, здаецца, працавалі загадчыкам, а пазней навуковым супрацоўнікам, тут будзе дарэчы дыпламатычная фігура ўмаўчання. Але ж Ваша ацэнка акадэмічнага інстытута, дзе ёсць таленавітыя супрацоўнікі, якія самі маглі б ўзначальваць інстытуты, мякка кажучы, некарэктная. Ды і Акадэмія навук (тут я маю дакладную інфармацыю, бо працаваў у ёй каля 27 гадоў) стаіць яшчэ моцна, хоць там ідзе пэўная рэарганізацыя (павольная і баязлівая, як на маю думку).

Пачалі Вы, як кажуць, “за упокой”, а закончылі “за здравіе”, калі перайшлі да сваёй прэзідэнцкай дзейнасці: “У асацыяцыі нам удалося аб'яднаць усіх... Дык вось, адраджаць

будзем нацыянальную культуру... Мы працуем там, дзе фальклор жыве паўнакроўным жыццём...” На здароўе, скажам і мы, працуеце, толькі не выдавайце сябе за першаадкрывальнікаў там, дзе да Вас шмат папрацавалі фалькларысты-этномузыказнаўцы, паслядоўнікі таго ж Р.Шырмы, пра фалькларыстычную дзейнасць якога Вы пісалі кандыдацкую дысертацыю. І наогул, беручы ідэі ў сваіх папярэднікаў, не варта маляваць іх шэрымі і чорнымі фарбамі. Ваша канцэпцыя фальклору ад “паганства” і ад “чорнай скібы” спрэчная, але я — не пра гэта. Маю на ўвазе Вашу заяву пра свой удзел у нейкім “Міжнародным кангрэсе беларусістаў у Маладзечне, тэмай якога была нацыянальная самасвядомасць”. Але якраз пра яе, самасвядомасць, кажаце Вы, “я там нічога і не чуў”.

І не дава, скажу я, бо, здаецца, Вы пабывалі там “адным бокам, адным скокам”, як дасціпна гаворыцца ў адной беларускай чарадзеянай казцы. Пачнём з таго, што Вы пераблыталі падзеі: 19—20 жніўня 1992 года ў Маладзечне адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Фарміраванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў”, падрыхтаваная па ініцыятыве Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтру імя Ф.Скарыны пры актыўным удзеле Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (яе ўстаноўчы кангрэс адбыўся ажно 25—27 мая 1991 года ў Мінску), Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, урэшце, Маладзечанскага гарвакнома, кіраўнікі якога паспрыялі, каб гэты прадстаўнічы навукова-асветніцкі форум адбыўся на міжнародным узроўні.

В.Ліцвінку я пачуў там на секцыі “Шляхамі адраджэння” пры абмеркаванні даклада Зінаіды Мажэйкі “Праблема выхавання аўтэнтычнага фальклору беларусаў”, праілюстраванага фрагментамі навукова-дакументальных

фільмаў дэкладчыцы. Вы заявілі там свой даклад “Фальклор як сродак выхавання нацыянальнай самасвядомасці”. Ён, дарэчы, і стаў тэмай рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 3—4 мая 1993 года, якую Вы, Васіль Дзмітрыевіч, чамусьці супрацьпаставілі папярэдняй, маладзечанскай.

Наша маладзечанская канферэнцыя была дэмакратычнай: у ёй мелі права ўдзельнічаць і тыя, хто не рыхтаваў даклада, — ад прафесара да студэнта. Вы, відаць, былі сярод вольных слухачоў, бо тэксту Вашага даклада я не знайшоў сярод матэрыялаў канферэнцыі, калі мы іх рыхтавалі да друку. Але ў такім выпадку я не разумею, чаму Вы не пачулі выступленняў Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Адама Мальдзіса, міністра культуры Яўгена Вайтовіча, дакладаў “Архетыпы беларускага менталітэту”, “Спраба вызначэння структуры і звалюцы нацыянальнай самасвядомасці”, “Рэлігія і нацыянальная самасвядомасць беларусаў”, “Заходнерусізм як праблема беларускай свядомасці”, “Роля канфесійнага фактара ў нацыянальнай свядомасці беларусаў”, “Усходне-хрысціянскі (праваслаўны) фактар у нацыянальнай самасвядомасці беларусаў”, “Традыцыйная этнічная свядомасць беларусаў” і многіх іншых, у якіх менавіта абмяркоўваліся субстанцыянальныя і функцыянальныя аспекты пастаўленай на канферэнцыі праблемы.

Чытаючы карэктурку яе матэрыялаў, я напаткаў каля шасцідзесяці дакладаў і выступленняў, дзе тэма нацыянальнай свядомасці заяўлена тэматычна. Іншыя ж дакладчыкі гаварылі пра родную мову, культуру, рэлігію, фальклор, гісторыю народа, дзе яго самасвядомасць аб'ектызавалася, сталася рэальнасцю духоўнага жыцця. Дарэчы, у наваж дакладаў Вашай, Васіль

Дзмітрыевіч, канферэнцыі “Фальклор як сродак выхавання нацыянальнай свядомасці” апошніх двух ключавых слоў наогул няма. Але мы не сумняваемся, што аўтэнтычны фальклор быў і застаецца адной з чыстых крыніц самасвядомасці народа. Гэта датычыцца і беларускага дваранства: пра яго веў гаворку Ян Запруднік, якога Вы таксама неадэкватна зразумелі. Бо вядома, што пачынальнікамі беларускай літаратуры былі выхадцы з беларускай шляхты; яна нават па сваёму побыту была пераважна вясковай, сялянскай. Я ўжо не кажу пра гісторыю жывапісу, архітэктуры, музыкі: яны ствараліся пераважна беларускім дваранствам, сялянствам, рамеснікамі. Як вядома, адзін з глыбокіх культуролагаў О.Шпэнглер залічваў “памеснае” (фальваркавае) дваранства да вяскова-сялянскага класа як носьбіта арганічнай, экзістэнцыяльнай культуры ў адозненне ад пазнейшай гарадской цывілізацыі, па сваёй сутнасці другаснай і функцыянальнай.

Кніга “Беларусіка-2”, якая друкуецца па матэрыялах маладзечанскай канферэнцыі, неўзабаве выйдзе ў свет, і чытач сам пераканаецца, хто мае рацыю ў нашай з Вамі, паважаны калега, спрэчцы. Я, здаецца, удзельнічаў у сотні канферэнцый рознага ўзроўню, але гэта — першая, калі даклады і выступленні ахвотна друкавалі газеты і часопісы, а ўсе мэтэрыялы выдаюцца грунтоўнай кніжкай, а не ратапрынтнымі, дрэнна падрыхтаванымі копіямі, як звычайна бывае ў такіх выпадках.

Прычына Вашага, калега Ліцвінка, нігілізму ў тым, што Вы, здаецца, занадта сур'ёзна, без “драбкоў солі” ўспрынялі свой тытул Прэзідэнта. Чамусьці ў час амаль усеагульнай галечы, пасля павальнага абрабавання праз механізмы інфляцыі амаль усе былыя нашыя інстытуты сталі акадэміямі і ўніверсітэтамі, а тэхнікумы і

вучылішчы — каледжамі, усе былі дырэктары і старшыні, у тым ліку шматлікіх працэдурных ці міфічных грамадскіх арганізацый — Прэзідэнтамі. Калі б сабраць сёння ўсіх прэзідэнтаў аднаго Мінска, то, здаецца, атрымалася б некалькі батальёнаў. Адным словам, цэлы полк. Гэта — нашае банальнае славянскае пераймальніцтва, на якое ў свой час звярнуў увагу Ф.Дастаеўскі ў сваіх “дзённіках”. На жаль, пераймаюцца не еўрапейская дэлавітасць, працэвіцкая і дакладны прафесіяналізм, а вонкавыя “прэстэжныя” зтыкеткі.

Вось і Вы, Васіль Дзмітрыевіч, паглядзелі на наш маладзечанскі муравейнік у полі зроку сваёй прэзідэнцкай ауры. Нешта падобнае адбылося з растыражыраванымі сродкамі масавай інфармацыі героямі міфа пра “чалавека года” альбо нават “стагоддзя”. Некаторыя з маіх старых знаёмых дазволілі апублікаваць свае фатаграфіі пад гэтым тытулам.

Летась і мне прыслалі на подпіс карэктурку маёй кароткай біяграфіі для даведніка “Хто ёсць хто” Кембрыджскага біяграфічнага цэнтру. Прапанаваў нават прыслаць мне прыгожы дыплом на скуру, з партрэтамі, які дакументальна засведчыў бы маю “неўміручасць”. Каб атымаць гэты дакумент, трэба было прыслаць на расходы за дыплом і асабісты экзэмпляр “Біяграфіяў” нейкую суму фунтаў ці долараў, відаць, зусім нязначную для англійскіх дактароў навук ці прафесараў. Перавёўшы яе на нашыя інфляцыйныя рублі, я напісаў сваім кембрыджскім калегам: “Калі б я свае апошнія дзесяць гадоў жыў толькі Святым Духам, то і тады маіх назапашаных, а пасля абсячэнных рублёў не хапіла б на палавіну Вашага ганаровага дыплама”. А назаўтра забыў пра сваю “неўміручасць”.

Дык аднясем справу неўміручасці да кампетэнцыі свайго народа ў Усявышняга. Нават калі кожны навуковец хоча стаць Прэзідэнтам.

Уладзімір КИОНА.



“ЗВІНЯЦЬ ЦЫМБАЛЫ І ГАРМОНІК”

— так называўся рэспубліканскі фестываль народнай музыкі, які праішоў у Паставах. У свята гэтага — глыбокія карані. Яно ідзе ад вядомага ў рэспубліцы Груздзускага цымбальнага аркестра. Аб захаванні багатай спадчыны клапоціцца і ў мясцовай дзіцячай музычнай школе, дзе адраджаецца цакавасць да ігры на цымбалах.

У Паставах увогуле цэняць народную мелодыю і цёпла

прымаюць гасцей. Гэта і прыцягвае сюды фальклорныя калектывы з усіх абласцей Беларусі.

У свяце вызначыліся майстэрствам ансамблі народнай музыкі “Радуніца” з Мазыра, “Паазер’е” з Пастаў, ансамбль “Чачэрскі гармонік” з Гомельшчыны, “Капільскія дудары” з Міншчыны, гасці з горада Падольска Маскоўскай вобласці.

Два дні не змаўкалі на

вуліцах Пастаў і ў гарадскім парку, на адкрытых канцэртных пляцоўках у калгасах і саўгасах раёна музыка і песні, дэманструючы багацце народных талентаў зямлі беларускай.

НА ЗДЫМКАХ: выступае дзіцячы цымбальны аркестр Пастаўскай музычнай школы; гучаць народныя мелодыі.

Фота Я. КАЗЮЛ.

ПАД КРЫЖАМ ЕФРАСІНІ ПОЛАЦКАЙ

[Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.]

Рэгламентам прадугледжаны на з’ездзе і даклад ад урада Рэспублікі Беларусь “Эканамічная сітуацыя і магчымасці выхаду з крызісу”. Ад заходняй дыяспары з дакладам выступіць Янка Запруднік.

Аднак мерапрыемствы, звязаныя са знаходжаннем у Беларусі землякоў з-за мяжы, пачнуцца задоўга да адкрыцця з’езда. Гэта і ўрачыстасці ў Нясвіжы, прысвечаныя юбілейным датам у гісторыі горада; і свята ў Навагрудку, прысвечанае гадавіне каранацыі князя Міндоўга; Купалле на Стаубцоўшчыне ў Коласавых мясцінах і Баркалабаўскае купалле ў Быхаўскім раёне.

7 ліпеня адкрыецца Нарачанскі форум у летніку “Зубраня” на возеры Нарач. У ім прымуць удзел 160 дзяцей 12—15 гадоў з блізкага і далёкага замежжа, а таксама нашых беларускіх хлопчыкаў і дзяўчынак. Для іх падрыхтавана спецыяльная праграма “Пад знакам Грунвальда”, якая мае на мэце пазнаёміць гасцей і гаспадароў з малавядомымі старонкамі нацыянальнай беларускай гісторыі. З’ездзіць дзеці ў старажыт-

ны беларускі горад Полацк, пазнаёмяцца з цудоўнай прыродой прыгожага нарачанскага краю.

У дні работы з’езда і прадз’ездаўскія дні адбудзецца мноства іншых значных культурных падзей. У Дзяржаўным мастацкім музеі адкрыецца выстава мастакоў Пашкевічаў са Злучаных Штатаў Амерыкі, а ў Палцы мастацтва — выстава “Жыве Беларусь!”. У Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф.Скарыны падрыхтавана выстава “Беларусы ў свеце”, а ў далейшым мяркуецца выдаць даведнік з такой жа назвай. На будынку, дзе раней знаходзіўся Інбелкульт, адкрыецца мемарыяльная дошка ў гонар Максіма Гарэцкага.

Работа па падрыхтоўцы такога важнага і незвычайнага мерапрыемства, як з’езд беларусаў свету, праведзена каласальная. Упершыню зьяруцца разам людзі адной нацыянальнасці, але не заўсёды аднолькавых перакананняў, розных жыццёвых шляхоў, аднак верыцца, што аб’яднаных адным жаданнем — прынесці карысць Бацькаўшчыне, дапамагчы ў цяжкую хвіліну.

Дзіяна ЧАРКАСАВА.

Паважаныя беларусы замежжа!

Звяртаюцца да Вас супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, які знаходзіцца ў Траецкім прадмесці Менска па адрасу: вул. М. Багдановіча, 15. Музей наш малады, ён існуе з 1986 года. Пакуль што ў ім наведвальнікаў прыцягвае выстава “Покліч”, якая распавядае пра літаратурнае жыццё на Беларусі ў 20—30 гады, пра творчы ўзлёт пісьменнікаў і іх трагічны лёс.

Жыццё сцявядкае, што літаратура і гісторыя заўсёды крочаць побач. Таму не выпадкова экспанаты музея расказваюць і пра гістарычныя падзеі і сусветную вайну, Лютаўскую рэвалюцыю, Кастрычніцкі пераварот, утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і БССР. Асобныя раздзелы і залы прысвечаны літаратурным аб’яднанням “Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”, развіццю драматургіі, крытыкі, літаратуры Заходняй Беларусі. Многія матэрыялы, якія мы сёння можам бачыць і чуць у нашым музеі, былі альбо наогул забаронены, альбо ім надавалася жывы сэнс.

Цяжка пералічыць усе імёны і прозвішчы надзвычай таленавітых паэтаў, пісьменнікаў, дзеячаў культуры, якія былі рэпрэсаваны ў 20—30 гады.

Гэта М. Гарэцкі, Ц. Гартны, А. Дудар, М. Чарот, У. Хадзька, У. Дубоўка, М. Зарэцкі... Усяго больш за 200 чалавек. У 37-м годзе іх заставалася толькі 40 (з улікам нацыянальных секцый). Беларускамоўных — толькі 18. КДБ канфіскавала звыш 40 раманаў, якія ўзбагацілі б нашу літаратуру. Сталінскія рэпрэсіі нанеслі нашай культуры велізарныя страты, якія мы будзем адчуваць увесь час.

Пакуль што гэта толькі першыя крокі нашага музея. Асноўная экспазіцыя, якая яшчэ ствараецца, будзе апавядаць пра развіццё беларускай літаратуры з часоў Полацкага княства і да XX стагоддзя. Зрабіць гэта нялёгка. Вякамі з Беларусі вывозілі матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, рабавалі і знішчалі непаўторныя помнікі культуры. Сёння ў нас амаль не засталася старадрукаў, бо яны вывезены ў музеі Санкт-Пецярбурга і Масквы, Кіева і Львова, Вільні і Варшавы. Але мы думаем пра нашых нашчадкаў і верым, што зробім усё магчымае дзеля адраджэння Бацькаўшчыны.

Дарагія беларусы замежжа! Будзем вельмі рады, калі ў час З’езду беларусаў свету, на які спадзяёмся, прыедуць многія з Вас, завітаеце ў наш музей. Прыемем да ўвагі Вашы прапановы, меркаванні, будзем удзячны і за матэрыялы, якія Вы можаце нам прадставіць. Гэтае сціплае запрашэнне хочацца скончыць радкамі незабыўнага Купалы, у якіх раскрыта вялікае значэнне для народа яго мінуўшчыны, бо народ, які забыў мінулае і не ведае яго, не варты будучыні, ён перастае быць народам:

“Пачнем збіраць зярыю к зярніці,
Былое ў думках уваскрашаць,
Каб быт на новы лад пачаці
І сеўбу новую пачаць”.

Жыве Беларусь!

З павагай і прывітаннем-запрашэннем супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.

САЛДАТЫ ПЕРАМОГІ



Хор ветэранаў вайны і працы ельскага Дома культуры, што на Гомельшчыне, добра ведаюць у многіх вёсках. У рэпертуары калектыву — беларускія народныя мелодыі, песні грамадзянскага гучання. Але пераважаюць, вядома, творы ваенных гадоў. І выконваюць іх ветэраны з асаблівым натхненнем: гэта ж іх маладосць.

НА ЗДЫМКУ: хор ветэранаў.

Фота М. СЯРГЕЕВА.

СПАДЧЫНА

**АД ПЕРШАЙ БАРАЗНЫ
ДА АПОШНЯГА СНАПА**

Рабоце ў полі папярэднічалі агледзіны нівы, або провідкі. Селянін ішоў у поле, уззюшы з сабой загорнутыя ў чысты абрус (ці ручнік) пірог, соль, асвячоныя галінкі вярбы, а калі провідкі прыходзіліся на велікодны тыдзень, то і чырвоныя яшкі. Звычайна на Юр’е ён аглядаў пасевы азімых. Паклаўшы на мяжы абрус з хлебам-соллю, гаспадар абыходзіў палаткі і ўтыкаў галінкі вярбы па краі поля, нібы аберагаючы яго ад непажаданых стыхій, напасцаў і сімвалічна благаслаўляючы веснавое адраджэнне нівы. Пасля рэтуальнай тэлепры рэшткі ад ежы і шкарлупіне ад яек закопваліся на мяжы, а зверху часам яшчэ накладваліся камяні. У заходнім Палессі (в. Талмачова Столінскага р-на) у дзень заворвання выпякалі хлябцы ў форме крывкоў, пасля тэлепры адзін з іх пакідалі на ўзмежку, прысвятляючы зямлю, што сімвалізавала адзінаства нівы і хлеба, узгодненасць прыроды і спраў чалавека.

У тым жа ідэйным рэчышчы былі вытрыманы і абрадавыя нормы, звязаныя з сяўбой. Сяўба з’яўлялася, бадай што, важнейшай зямляўзнаўчай часткай народнага календара, вакол якой склаўся цэлы комплекс традыцыйных аграрных ведаў, фэналагічных назіранняў, прыкмет, трыпных прымавак, прыказак, абрадавых дзействаў, вераванняў, што займалі ў сістэме нацыянальнай культуры істотнае месца. Яе адкрыццё (засеўкі) нярэдка злівалася з вясновым ворывам у адзіным працоўным і абрадавым цыкле і прыходзілася, глядзячы па абставінах, на другую палавіну красавіка — пачатак мая. “Завінеў жаўрук — не выпускай сахі з рук”. “Зязюлька вымавіць “ку-ку”, тады і сей на ўсю руку”... Народныя прыкметы і рэкамэндацыі аптымальных тэрмінаў сяўбы амаль дакладна супадаюць з вынікамі сучаснай аграрна-лінійнай навукі. Нават на паўначы Беларусі сяўбу пачыналі звычайна да Юр’ева дня. Пры спрыяльных умовах стараліся штосьці пасеяць напярэддні Вялікадня ў Чысты цац-

вер ці пятніцу: згодна павер’ю, пасевы ў першым выпадку вырастуць чыстымі, без пустазелля, а ў другім — збажына не будзе баяцца ні дажджу, ні граду. У заходнім Палессі сяўбу яравых пры добрым надвор’і імкнуліся здзейсніць да Вялікадня. Прычым у тыдзень перад святам пазбягалі сеяць агарод і поле; гэты тыдзень у народзе называлі сухавеем, і высеянае збожжа нібыта горш прыкываецца ў глебе. Аднак больш надзейнымі арыенцірамі ў сістэме аграрных адлікаў лічыліся нерухомыя (стацыянарныя) календарныя святы, у прыватнасці, вясновыя Юр’е (6 мая) і Мікола (22 мая). Да Міколы ў асноўным завяршалі сяўбу яравых на Палессі. У ліку першых высевалі авес і пшаніцу, з агародных — капусту, агуркі, потым — ячмень, гарох, проса, каноплі, пазней іншых — лён і грэчку. Згодна апрабраванай сістэме народных прыкмет і фэналагічных назіранняў рэкамэндавалася сеяць авес, калі з’явіцца камары, пшаніцу — у перыяд цвіцення чаромхі, ячмень — у час росквіту каліны. Найбольш спрыяльнымі для сяўбы ў народзе лічыліся цёплыя, цыхі і пахмурныя дні; пры ветраным воблачным надвор’і перавага аддавалася ўсходняму і заходняму вятрыскам; збожжа, высеянае пры ўстойлівых паўночных ці паўднёвых вятрах, па шматгадовых прыкметах, больш марудна ўзыходзіла ў халоднай і малавісьготнай глебе. Звярталі ўвагу і на фазы месяца, найлепшай лічылася поўня: “поўны месяц — поўныя свёрны збожжа”. Збажына, пасеяная на маладзік, нібыта была больш схільная куціцца і даваць тонкую салому. Пры іншых аднолькавых умовах улічвалі і тыднёвы календар, аддаючы перавагу аўторку, субоце, крыху меней — серадзе і пятніцы.

Вясновыя аграрна-календарныя святы завяршаліся Сёмухай (Духа, Тройца) і Ерамеевым днём (13 чэрвеня; “прышоў Ерамей — больш не сей”). Сяўбу азімых пачыналі пасля Спаса (19 жніўня) і заканчвалі да Пакрова (14 кастрычніка). Пры гэтым пазбягалі сеяць у так званы “чарвівы тыдзень” (28 жніўня — 4 верасня). Найбольш

значныя сімволіка-абрадавыя функцыі для сейбітаў на гэтым этапе выконвалі старажытныя святы Прачыстая (28 жніўня) і Багаца (2-я Прачыстая, 21 верасня; “прышоў Багаца — кідай рагач, бары сявеньку, сей памаленьку”). У дзень сяўбы ў сялянскай хаце падтрымліваліся ўзорныя парадак і чысціня. Хата і ніва ва ўауленні селяніна ўспрымаліся як дваадзіная іпастась, па аналогіі і пасевы на ніве павінны быць чыстымі, без пустазелля. Той жа сакральнай ідэі быў падпарадкаваны і рытуальны звычай старанна мыцца перад сяўбой і апрацаваць чыстае адзенне. У Падляпроўі адкрываць сяўбу даручалі самым бездакорным і нявінным хлопчукам 10—14 год, якіх апрадалі ў святочнае адзенне. Засеўкі праводзіліся адборным насеннем, якое змешвалася з зернем, выбраным з зажытнага снапа (зжатага мінулым летам з нагоды зажытка) ці вянка, звітага пасля заканчэння жніва (дажынак). У Панямонні частку сям’янага збожжа асвячалі ў царкве; яго ссыпалі ў асобую торбу, завязвалі каляровым шнурком і пакідалі для засевак.

Пасля засявання некалькіх загонаў селяніна чакаў святочны стол, да якога запрашалі памочнікаў, сваякоў, суседзяў. Лічылася: чым больш шчодры і разнастайны пачыстак з нагоды засевак, тым багацейшы будзе ўраджай. У гэты дзень пазбягалі даваць адзін другому агню ці пазычаць што-небудзь па суседству (паводле павер’я, разам з пазычанымі рэчамі да суседа магла перайсці і частка ўраджая). У паўночнай Беларусі сейбіт часам працаваў у полі з сякеркай за поясам, “каб хлеб урадзіўся такім, што яго прыйшлося б ссякаць сякерай” (заўважым, з сякеркай ён і араў поле, каб падпраўляць сваю саху, рабіць дробны рамонт на доўгіх гонях). У заходнім Палессі вядомы прымкі, што лён вырасце высокім, калі яго пасее самы высокі чалавек у вёсцы. Ва ўсходнім Палессі існавала павер’е, што лён будзе доўгім і валакністым, калі яго пасее дзяўчына з расплеценымі косамі. Падобныя павер’і, што неслі ў сабе водгук язычніцкай міфалогіі і асацыятыўна-вобразнага мыслення,

вызначаліся на тэрыторыі Беларусі багатай разнастайнасцю і выступалі ў большай ступені як сюжэтная аснова абрадаў, які набліжваюцца да прасякнутага патэмнага сэнсам тэатралізаванага відовішча.

Увасобіўшы ў сабе міфалагічныя сюжэты, народныя веды і абшчынныя нормы маралі, аграрныя звычкі і абрады адгрывалі істотную ролю ў жыццядзейнасці народа-этнаса, у фарміраванні беларускага менталітэту, аб’ядноўваючы людзей на базе агульных каштоўнасцей і інтарэсаў. Будучы неад’емнай часткай беларускай традыцыйнай культуры, яны выконвалі важныя функцыі ў фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці, у працоўным і маральным выхаванні маладога пакалення, перадачы яму жыццёвага вопыту і добрых традыцый сваіх продкаў.

Наступны ідэяна-абрадавы комплекс земляробчых звычак і абрадавых дзеянняў прыходзіўся на перыяд уборкі ўраджая і заканчэння палевых работ. Кожная сельскагаспадарчая культура мела свае прыдатныя тэрміны уборкі, якія пазначаліся ў народным календары, стасуючыся з асенняй сяўбой, ворывам зяблява, апрацоўкай сельскагаспадарчых прадуктаў і інш. Амаль кожнае свята гэтай пары, пачынаючы са Спаса, несла ў сабе пэўны ідэяна-абрадавы змест, звязаны з плёнам рытмічна арганізаванай працы, з ушанаваннем шчодрых дароў восені, што надавала чалавечаму існаванню новы эмацыянальны імпульс, стварала новы настрой з надзеяй на бестурботную зіму і бязбеднае жыццё. Важная сімволіка-абрадавая роля надавалася першаму і апошняму зжатым снапам — так званаму “гаспадару” і жытняй бабе, якія адзначалі сабой святы зажынак і дажынак і вакол якіх быў сканцэнтраваны цэлы комплекс працоўных, грамадскіх і сямейных звычак, абрадаў, тэатралізаваных відовішчаў з адпаведнымі песнямі, гульнямі, рытуальнымі дзействамі, святочнымі ўборамі і абрадавай ежай. На Палессі зажынак адкрывала сталая, умудраная вопытам і аўтарытэтная на сяле жанчына. Жнеі перавязвалі кісці правай рукі жгутом саломкі, што, згодна старажытнаму павер’ю, служыла абярэгам ад стомы і хваробы, надавала працаздольным жаночым рукам новыя сілы. Зжатае жыта звязвалі з дапамогай цурака (яны нярэдка ўпрыгожваліся арнаментальнымі ўзорамі), ставілі ў бабкі, якія налічвалі 10 снапоў кожная; высушаныя ў бабках ці на азяродах снапы складалі ў копы па 60 снапоў кожная, адзін вялікі снап накладвалі зверху — і дажджавыя

кроплі лёгка слізгалі ўніз, не з’крэпаючы самога збожжа.

Першы зажыны снап цырымонна неслі ў дом, ставілі на кут, з яго, як упаміналася, потым выбралі збожжа і змешвалі з сям’яным зернем. Па заканчэнні жатвы на мяжах пакідалі некрапунтымі некалькі сцяблоў з каласамі, якія звязвалі ў пучок — “завівалі бараду”. Адначасова рабілі дажыначны вянок, які надзявалі на галаву самай прыгожай жанчыне. Апошні снап зжатага жыта ўпрыгожвалі кветкамі, убіралі ў спадніцу, завязвалі паверх каласоў хусту і пад звонкія гукі дажынных песень урачыста неслі з поля дадому, захоўваючы яго па традыцыі на будучы ўраджай. З нагоды дажынак выцягалі вялікі каравай. У некаторых месцах дажынаккі спраўлялі двойчы — па заканчэнні жніва азімых і жніва яравых. Дажынаккі неслі ў сабе асвечаны старажытнай традыцыяй багаты духоўны змест, звязаны з культурам зямлі і ўраджавасці, адначасова ўспраўлялі жанчыну і яе нялёгкаю працу.

Яшчэ адзін цыкл аграрных абрадаў прыходзіўся на глыбокую восені пасля заканчэння сяўбы азімых і уборкі бульбы. З гэтай нагоды на Палессі білі пеўня, “каб усё было добра, каб усё спявала” (водгук язычніцкіх ахвярапрынашэнняў). Гэтае свята спраўлялі вечарам, накрываючы шчодры стол; аднак сярод шматлікіх святочных страў не было гарэлкі: па словах мясцовых жыхароў (Столінскі р-н), “яе патрэбу тады не панімали”. На гэту пару прыпадаў і старажытны абрад “Жаніцца коміна”. Глыбокай восенню, пасля бабінага лета, калі дні становіліся кароткімі, сяляне ўпершыню вечарам, “глядзячы на зіму”, урачыста запальвалі вогнішча-светач, які ўяўляў сабой на Палессі конусападобную ўнізе трубу-колін, пад якой гарэлі смалістыя корчкі, асвятляючы хату. Жанчыны і дзяўчаты вадзілі вакол коміна карагоды з песнямі і тэатральнымі гульнямі, інтэрмед’ямі, шчодра абсыпаючы комя семем і збожжам. Не падлягае сумненню глыбокі выток гэтага святочнага абрада, звязанага з культурам агню і хлеба.

Увасобіўшы ў сабе старажытныя светаўраўленні, абшчынныя нормы маралі, народныя веды і калектыўны вытворчы вопыт, земляробчыя звычкі і абрады адгрывалі істотную ролю ў жыццядзейнасці народа-этнаса, аб’ядноўваючы людзей на базе агульных каштоўнасцей і інтарэсаў. Будучы неад’емнай часткай беларускай традыцыйнай культуры, яны выконвалі важныя функцыі фарміравання нацыянальнай самасвядомасці, працоўнага і маральнага выхавання маладога пакалення, перадачы яму жыццёвага вопыту і добрых традыцый сваіх продкаў.

Віктар ЦІТОЎ.

Уладзімір АРЛОЎ

СІМЯОН ПОЛАЦКІ

Няма на Беларусі іншага горада, які даў бы Радзіме столькі знакамітых людзей, як старажытны Полацк. Тут, над задуманай Дзвіною, каля белакаменнага Сафійскага сабора, у купецкай сям’і, нарадзіўся ў далёкім 1629 годзе хлопчык, якому таксама наканавана было стаць слаўным і праславіць родны горад.

Але гэта, вядома, здарылася не адразу. Хлопчык хадзіў у школу ў Полацку, потым паехаў на навучку далёка ад дому: спачатку ў Кіеву, а адтуль у Вільню, у акадэмію. Звольны і працавіты палчанин вывучаў там лацінскую і грэчаскую мовы, граматыку і логіку, матэматыку і астраномію, музыку і пазтыку — навуку пра тое, як пісаць вершы...

Вільня была тады сталіцаю Вялікага Княства Літоўскага, багатай і магутнай беларуска-літоўскай дзяржавы, якая за сто гадоў да гэтага аб’ядналася з Польскім каралеўствам. Маскоўскія цары часта нападалі на беларускія землі. У 1654 годзе зноў пачалася вайна. Вільню захапілі царскія войскі, і полацкаму студэнту давалося вярнуцца дадому.

У родным горадзе ён пайшоў у Богаяўленскі манастыр. Апрача манаскае адзенне, кожны чалавек атрымлівае новае імя. Так Самуіл Гаўрылавіч Пятроўскі-Сітняковіч стаў братам Сімяонам.

Пры манастыры была школка, дзе малады манах пачаў працаваць настаўнікам. Полацкія хлопчыкі любілі яго за цікавыя ўрокі, на якіх ён часта чытаў свае вершы.

Неўзабаве Полацк заняло рускае войска на чале з самім царом Аляксеем Міхайлавічам. Вучоны манах Сімяон выступіў перад ім з чытаннем уласных вершаў. Тады ён яшчэ не ведаў, што праз восем гадоў пераселіцца ў Маскву і будзе выходзіць царскіх дзяцей.

Ішоў час. На Бацькаўшчыне па-ранейшаму лілася кроў, гінулі людзі, зрасталі песам палі. Страшная вайна, у якой загіне палова жыхароў тагачаснай Беларусі, здавалася бясконцаю. І тады Сімяон вырашыў перасяліцца ў Маскву. Ён пакідаў бацькоўскую зямлю не таму, што любіў цара і верыў яму. Ён ведаў, што маскоўскія цары заўсёды былі ворагамі нашага народа. Але вучоны хацеў спакою, каб займацца навукаю і пісаць кнігі.

У Маскве Сімяон напісаў больш за дзесяць кніг. Ён быў асветнікам, гэта значыць заўсёды


імкнуўся дзядзіцца з людзьмі сваімі вялікімі ведамі. Дзеля гэтага адкрыў у царскім палацы друкарню. Першаю надрукаванаю там кнігаю стаў складзены ім самім “Буквар”. Вучоны палчанин заснаваў першую ў Маскве вышэйшую навучальную ўстанову — Эліна-грэчаскую акадэмію, якую потым пачалі называць Славяна-грэка-лацінскай. Цар Аляксей Міхайлавіч даверыў Сімяону выхаванне сваіх дзяцей. Сярод іх быў і будучы цар Пётр Першы.

Сімяон, якога ў Маскве пачалі называць Полацкім, перакладаў кнігі з польскай і лацінскай моў, пісаў п’есы для спектакляў створанага з яго дапамогаю першага ў Маскве прыватнага тэатра. Але ўлюбёным яго захапленнем, як і раней, была паззія. Свае вершы ён пісаў на беларускай, польскай, лацінскай і рускай мовах. Гэта былі самыя розныя творы: вершаваныя апавяданні, віншаванні да святаў, байкі, загадкі... Тагачасныя вершы не заўсёды падобныя на тэя, што вы чытаеце сёння ў сваіх кніжках. У вершы, якім сустрэкаў Сімяон цара Аляксея ў Полацку, адна толькі назва складаецца з 79 слоў.

Чытаць творы Сімяона Полацкага не заўсёды лёгка, але надвычай цікава. З іх можна даведацца пра восем цудаў свету і пра тое, што прадказваюць чалавеку планеты, пра нашу выдатную асветніцу Ефрасінню і пра біблейнага асілка Самсона, які забіў аслінаю косткаю тысячу ворагаў... Некаторыя сучасныя пазты пішуць вершы ў выглядзе кругоў, квадратаў і іншых геаметрычных фігур. Напэўна, яны лічаць сябе першаадкрывальнікамі, але такія вершы-жарты за трыста гадоў да іх ужо складалі наш слаўты зямляк.

Жывучы далёка ад Бацькаўшчыны, Сімяон Полацкі ніколі не забываў яе. Ён часта ўспамінаў Беларусь, жадаў ёй у верхах міру і шчаслівага, зможнага жыцця. Частку сваёй вялікай бібліятэкі асветнік загадаў адаслаць пасля ягонай смерці ў полацкі Богаяўленскі манастыр. Захаваў ён у Маскве і сваю уніяцкую веру.

Беларусы будуць заўсёды памятаць Сімяона Полацкага і ганарыцца ім. У выдавецтве “Мастацкая літаратура” выйшла вялікая кніга паззіі нашага выдатнага суайчынніка. А хутка ў Полацку, побач з будынкамі Богаяўленскага манастыра, дзе манах Сімяон вучыў дзяцей, падыецца помнік гэтаму слаўнаму сыну зямлі беларускай.



“Каса — дзівочая краса”. Для брэстаўчанкі Наташы БРЫШТЭН (на здымку) гэта не проста прымаўка. У конкурсе з такой назвай Наташа стала пераможцай. Яе каса ўсім на заздрасць. Цяпер Наташа заканчвае вучылішча. Наперадзе яе чакае прафесія медыцынскай сястры.

Фота Э. КАБЯКА.

Юрась СВІРКА

ВЕЦЕР

Рук не мае, ног не мае,
А высока узлятае.

Ён імклівы, ён крылаты,
Пругкі ён і зухваты.

Мяккі-мяккі — гладзіць шчокі,
Цёплы-цёплы — трэцца збоку.

І калючым ён бывае,
Нават дужых з ног збівае.

Наганяе людзям страху:
Ён з дамоў зрывае дахі.

Правады ірве, як ніткі, —
І знікае ўвачавідкі.

Гне кусты і ломіць дрэвы,
Разганяе дождж-залеву.

У свой час ён, неўгамонны,
Ветракі круціў нястомна.

У мінулым ды і зараз
Лёгка ў моры гоніць парус.

Сілы, хуткасці хапае,
Хоць ні рук, ні ног не мае.

Мяккі, рэзкі і знішчальны —
Вось які непастаянны!

СУП З СЯКЕРЫ НАРОДНАЯ КАЗКА

Ішоў салдат дарогаю. Падбіўся, прагаладаўся. А ў торбе — ні крошкі. Адна старая сякера без тапарышча, якую ён па дарозе знайшоў.

Зайшоў салдат у сяло. Пытаецца ў сустрэчнага мужыка:

— Хто тут у вас на харчы багацейшы?

Падумаў мужык і кажа:

— Ды вунь у трэцяй хаце адна баба жыве. Багацца ў яе хоць адбаўляй, а скупая, не дай Бог.

Зайшоў салдат да скупой бабы, добры дзень даў. Разгаварыўся і папрасіў есці.

— А мой ты служывенькі, а мой ты саколік. Няма ж у мяне нічога — ні ў гумне, ні ў клеці. Сама галодная сяджу...

Дастаў салдат сякеру з торбы і кажа:

— Ну, нічога, старая, давай чыгун, будзем суп з сякеры варыць.

Здзівілася баба, але чыгун дала.

Укінуў салдат сякеру ў чыгун, наліў вады і паставіў у печ.

Паварыў трохі свой суп, пакаштаваў і кажа бабе:

— Нішто суп, не хапае толькі солі ды круп.

Пакаштала і баба салдацкага супу.

— Але, — кажа, — праўда: не хапае солі і круп.

— То, можа, падкінеш трохі? — пытаецца салдат.

Памулялася баба, але ўсё ж прынесла солі і круп.

Паварыў салдат яшчэ свой суп, пакаштаваў.

— Нішто, — кажа, — суп, не хапае толькі цыбулі ды здору або люю. Можа, падкінеш, бабка?

Падкінула баба ў салдатаў суп цыбулі ды здору.

І тут такі пах пайшоў, што салдат аж зачхаў на ўсю хату. Ды і ў бабы спілкі пацяжкі.

Наеўся салдат супу з сякеры, бабу пачаставаў.

— Ай, служывенькі, — дзівіцца баба. — Век пражыла, а такой стравы не ела: гэта ж і суп смачны, і сякера цэлая!

Уладзімір ПАЎЛАЎ

КУКАРЭКА

Певень, певень,
Кукарэка,
З дзедам б’ецца
Недарэка.
Толькі дзед
Курэй карміць —
Стрымгалоў
К яму курьць.
І такі ўжо
Ён сярдзіты —
Вочы дык крывёй
Наліты.
Прыўзляціць —
І б’е нагамі,
Бы зласлівец
Багагамі.
Ну гарачка,
Ну артыст,

Ну курьны
Каратыст!
Бараніць курэй —
То добра.
Біся з коршакам
Харобра.
А навошта дзеду
Курей,
Што з яго
Спускаеш скуру!
Ёсць у дзеда
Абаронца,
Гаспадарыць
Пры заслонцы.
Гэта — баба.
Мой міпок,
Трапіш загадзя
У гаршчок.

СКОРАГАВОРКІ

Місіні-Місучарка,
Ці ты певень,
Ці курачка!
Я не певень,
Не курачка —
Місіні-Місучарка.

Дзве сяброўкі нашы Поці
Хутка поле прапалолі.

Крычаў Архіп, Архіп ахрып.
Не трэба Архіпу крычаць да хрыпу.

СМЯШЫНКА

— Паўлік, чаму ты кожны дзень спазняешся ў школу! Няўжо ў вас будзільнік няма!
— Будзільнік ёсць. Ды толькі ён звоніць, калі я сплю.

Рэдактар Вацлаў МАЦКЕВІЧ

ЗАСНАВАЛЬНІК:

Беларускае таварыства па сувязях
з суайчыннікамі за рубяжом (таварыства
“Радзіма”.



НАШ АДРАС:

220600, МІНСК, ПРАСПЕКТ
Ф. СКАРЫНЫ, 44.

ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80,
33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў,
матэрыялы якіх друкуюцца на старонках “Толасу Радзімы”, не заўсёды супадаюць.

Газета набрана і зварстана ў камп’ютэрным
цэнтры рэдакцыі газеты “Вечерний Минск”.
Адрукавана ў друкарні
“Беларускі Дом друку”.
Тыраж 5 000 экз.
Індэкс 63854. Зак. 939.
Падпісана да друку 28. 06. 1993 г.